



Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!  
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ.

# наша СЛОВа.pdf



Трэці год выдання

№ 8 (112) 21 лютага 2024 г.

## Міжнародны дзень роднай мовы

Міжнародны дзень роднай мовы, міжнародны дзень матчынай мовы - адмысловы дзень, абелешчаны 25 гадоў таму назад на 30-й сесіі ЮНЕСКА па прапанове Бангладэш (1999). Мае на мэце заахвочванне моўнай разнастайнасці і шматмоўнай адкуацыі, а таксама спрыянне ўсведамленню моўных і культурных традыцый, якія گрунтуюцца на ўзаемаразуменні, цярпімасці і дыялогу. Дзень святкавання - 21 лютага быў абраны таму, што ў гэты дзень у 1952 годзе загінуў пяць студэнтаў, якія змагаліся за наданне бенгальскай мове статусу дзяржаўнай у тагачасным Пакістане, усходняя частка якога пазней стала незалежнай дзяржавай Бангладэш.

Свята было заснавана рашэннем 30 й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА ў лістападзе 1999 года і адзначаецца з 2000 года. ЮНЕСКА мае намер стварыць сістэму адсочвання стану моў, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення, і садзейнічаць выпраўленню становішча. Паводле ацэнкі ЮНЕСКА палова з 6 тысяч моў свету знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Генеральная Асамблея ААН падтрымала рашэнне пра абавязчэнне Міжнароднага дня роднай мовы і заклікала дзяржаў членуў ААН і Сакратарыят ААН садзейнічаць абароне і захаванню ўсіх моў народаў свету.



Шахід-Мінар, ці Манумент пакутнікам у Бангладэш, усталяваны як помнік ахвярам 21 лютага 1952 года падчас маніфестацыі руху за статус бенгальскай мовы

Да Міжнароднага дня роднай мовы ў Беларусі праводзіцца шмат розны імпрэзаў і мерапрыемстваў пад рознымі назвамі. У Менску ў дзяржаўных установах пішуць Рэспубліканскую дыктоўку. Сёлета Рэспубліканскую дыктоўку будуць дыктуваць на канале "Культура" Беларускага радыё 21 лютага ў 13.00. Пачынаюць з'яўляцца абвесткі пра шэраг іншых мерапрыемстваў у розных установах.

Сёлета на Гарадзеншчыне мерапрыемствы да Міжнароднага дня роднай мовы, як звычайна, падтрыманы Гарадзенскім аблавыканкам. Яны пачалі разгортаўца яшчэ з 16 лютага і будуць працягвацца да 2 сакавіка.

У першых шэрагах Лідскі раён. Ужо прайшла імпрэза ў бібліятэчным філіяле № 2. Напісана 17-я Агульнанацыянальная дыктоўка ў Мінойтаўскай бібліятэцы, на 3-м бібліятэчным філіяле і ў Доміку Таўляя.

З 19-га лютага пачалі пісаць дыктоўкі ў Лідскім каледжы. 21 лютага тут будзе свята мовы. Свята роднай мовы пройдзе 21 лютага і ў Лідскім політэхнічным каледжы. Дыктоўка ў Лідскай раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы спланавана на 21 лютага ў 11.00. Літаб'яднанне "Суквецце" пры "Лідскай газеце" піша дыктоўку 21 лютага ў 17.30.

21 лютага пачынаецца Дэкада роднай мовы ва Упраўленні адкуацыі Лідскага райвыканкама. Не застануцца ў баку і іншыя установы культуры і адкуацыі раёна.

*Nashi kar.*





# Дыктоўка ў Мінойтах

17 лютага на Лідчыне стартавала 17-я Агульна-нацыянальная дыктоўка.

Першымі пісалі дыктоўку чытачы Мінойтаўскай бібліятэці. Пісалі ўрывак з "Глыбокай плыні" Івана Шамякіна 10 чалавек. Чытала дыктоўку Марыя Арцёмаўна Бойка.



Па выніках дыктоўкі ўдзельнікі атрымалі падарункі ад ПП "Пружмень".

Аздобілі дыктоўку акцёры Народнага тэатра "Бераг" Мінойтаўскага КДЦ. Сутнасць прадстаўлення: як вясковая маці навяртае да беларускай мовы гарадскую дачку.



Напрыканцы адбылася лінгвістычнае вікторына пра тонкаці беларускай мовы, якую прафесійна правяла загадчык бібліятэкі Марыя Міхайлаўна Халявінская.

*Nashi kar.*



## Дыктоўка ў Доме Валянціна Таўлай...

У Доме Валянціна Таўлай Лідскага гісторыка-мастацкага музея ўжо не першы год збіраючы прыхільнікі і майстры паэтычнага слова, а таксама тыя, хто падтрымлівае і шануе роднае слова. Тут, у доме паэта за-кладзена традыцыя прымыць узел у напісанні беларускай дыктоўкі ў рамках Міжнароднага дня роднай мовы. Менавіта, той мовы, якую адстойваў Валянцін Таўлай яшчэ ў юнацкія гады, якой прысвяціў усё сваё кароткае жыццё і пранёс у сабе запавет - быць беларусам на сваёй роднай зямлі.

На гэты раз напярэдадні Міжнароднага дня роднай мовы, 18 лютага ў доме паэта сабраліся супрацоўнікі з Лідскага замка і ўдзельнікі музычна-асветніцкага праекта Лідскага гісторыка-мастацкага музея "Гістарычнае гасцёўня "Памяць за сабою пакліч"".

Для іх быў зачытаны тэкст "Выратавалі... мост"



аўтара З. Стасюлевіча. Гэты твор пра замініраванне гітлерэйцамі горада Ліда, але ж гэтым задумам не надалося ажыццяўіцца. Дзякуючы паспяховым дзеянням савецкіх салдатаў былі размініраваны вуліцы і ўратаваны чыгуначны мост цераз раку Нёман.

Тэкст чытаў навуковы супрацоўнік Лідскага гісторыка-мастацкага музея Алеś Хітрун. Трэба назначыць, што ўдзельнікі ў напісанні дыктоўкі сябе прайвілі актыўна, спрэвіліся выдатна. І ў гэтым не павінна быць сумневу. Супрацоўнікі Лідскага гісторыка-мастацкага музея і прадстаўнікі з праекта пастаянна сябе прайўляюць з найлепшага, станоўчага боку.

У выніку першае месца было падзелена паміж Букоўскай Таццяной, Каладзяжнай Анастасіяй, Няфёдавай Надзеяй, Драздовай Святланай. Другое занялі Ліпніцкая Таццяна, Малахава Зінаіда, Казыра Тарэса. Трэцяе месца было падзелена паміж Гакоўскай Жаннай і Грачушным Яўгенам.

*Nash kar.*

## ... а ў Палацы культуры г. Ліды

**Палац культуры города Ліда**  
**ЗАПРАШАЕ**  
**21.02.2024**

**Свята беларускай мовы**  
**да міжнароднага дня**  
**роднай мовы**

**9:00 – АКЦЫЯ "ВІТАЕМ ПА-БЕЛАРУСКУ"**  
(ход 1-ага паверха)

**11:00- ГУЛЬНЯВАЯ ПРАГРАМА**  
**"ХВІЛІНКА РОДНАЙ МОВЫ"**  
(вялікая зала)

**11:20- СПЕКТАКЛЬ "ЯК КАЗКІ ПЕРАБЛЫТАЛІСЯ"**  
**ЎЗОРНЫ ТЭАТР "КАКОС"**  
(вялікая зала)

**15:00- ЛІТАРАТУРНА-МУЗЫЧНАЯ ПРАГРАМА "**  
**РОДНАЯ МОВА, У МАРАХ, У ПЕСНЯХ, У СНАХ"**  
(маладзежны інформацыйна-познавальны праект  
"Студэнцкая серада")  
(фас вялікай залы)

**16:30- ТАНЦАВАЛЬНА-ПАЗНАВАЛЬНАЯ**  
**ЗАБАВА "ТАНЦУЕМ ПА-ДАҮНЕЙШАМУ"**  
(фас вялікай залы)


6+

**Уваход вольны**

ДАВЕДКІ ПА ТЭЛ.: 80154548691



## Пісалі “Векапомныя дні”



18 лютага прайшла 17-я Агульнанацыянальная дыктоўка ў 3-м бібліятэчным філіяле г. Ліды. Па вельмі аб'ектыўных прычынах дыктоўку тут пісалі ўсяго трох чалавекі. Урывак з "Векапомных дзён" Міхася Лынькова чытала загадчык філіяля Алена Янаўна Папковіч.

*Nauč kar.*

ДА ДНЯ РОДНАЙ МОВЫ.  
ПРАЕКТ НАШАЙ  
МОЛАДЗІ.  
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ  
УНІВЕРСІТЭТ



Савет стараст факультэта журналістыкі БДУ запрашае на квіз, які прымеркаваны да **Дня роднай мовы**.

На мерапрыемстве вы глыбей пранікнесьця беларускай мовай і культурай. Збірайце сваю каманду з 3-5 чалавек і рэгіструйце яе па спасылцы.

<https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdl2ispW7q.../viewform>

21 лютага, 17:00  
Факультэт журналістыкі БДУ,  
414 аўдыторыя.

*Наташа Бардзілоўская.*



## Да роднай мовы крок зрабі

Наша родная мова - гэта часцінка народа, якая акружает нас, гэта часцінка сям'і, дзе нараджаеща і жыве чалавек, гэта часцінка, перш за ўсе, кожнага з нас.

16 лютага з мэтай знаёмства з роднай мовай на аснове твораў беларускіх класікаў і сучасных пісьменнікаў напярэдадні Міжнароднага дня роднай мовы для ўдзельнікаў клуба "Буслік" філіяла "Лідская гарадская бібліятэка № 2" прайшоў літаратурны конкурс вершаў "Да роднай мовы крок зрабі".



Навучэнцы адказна падрыхтаваліся да мерапрыемства, паказалі сваё майстэрства, арыгінальнасць і эмацыянальнасць у час дэкламавання твораў на роднай мове. А лепшыя з іх былі ўзнагароджаны дыпломамі.

TK "Культура Лідчыны".



## У Менску прайшла сустрэча духавенства, у якой узяў удзел нунцый Ёзіч

15 лютага, у чацвер пасля Папельца, у архікатэдralным касцёле Найсвяцейшага Імя Марыі ў Менску прайшла сустрэча духавенства Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі.



CATHOLICBY



CATHOLICBY

Дактрынальная дэкларацыі Дыкастэрыі Веравучэння Fiducia supplicans.

Пасля адарацыі Найсвяцейшага Сакрамэнту і магчымасці прыступіць да сакрамэнту паяднання, якой мноўгія скрысталіся, распачалася святая Імша, цэлебрацыю якой узначаліў Апостальскі нунцый у Беларусі арцыбікуп Антэ Ёзіч.



CATHOLICBY

Перад пачаткам Эўхарыстыі Мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбікуп Юзаф Станеўскі перадусім прывітаў прадстаўніка Папы, а таксама павіншаваў з днём нараджэння аднаго са сваіх найбліжэйшых супрацоўнікаў - Генеральнага вікарья архідыяцэзіі біскупа Юрыя Касабуцкага.

Арцыпастыр таксама заахвоціў усіх святароў, што канцэлебравалі гэтую Імшу, ахінуць малітваю сабратоў, якія ў бліжэйшыя дні таксама адзначалі або будуть адзначаць дні нараджэння або імяніны, перадусім прысутнага ў прэзбітэры Апостальскага адміністратора для католікаў візантыйскага абраду ў Беларусі архімандрита Сяргея Гаека, які на мінулым тыдні адзначыў 75-гадовы юбілей, а таксама дэкана Менскага катэдральнага капітула ксяндза каноніка Антонія Клімантовіча, які напярэдадні адзначыў сваё 55-годдзе.





Гамілію прамовій Генеральны вікарый Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Аляксандр Яшэўскі SDB з Магілёва, які прысвяціў яе тэме паклікання да няспыннага дыялогу з Богам усіх духоўных і кансэкраваных асобаў. Іерарх звярнуў асаблівую ўвагу на тое, што святы і манахі павінны быць настаўнікамі малітвы для ўсіх вернікаў, а таму ім самім неабходна быць людзьмі малітвы, не шкадуючы на яе сіл і часу, а таксама пазбягаючы паспешлівасці, якая вядзе да павярхёнасці і фармалізму.

*"Усе мы были пакланялись Христом и юцягнутыя ў вельми небяспечны план, які ведает только Бог. Мы ведаем, что эта план збаўлення чалавека из нашей святарской, манаской дапамогай. Тому, каб выкананец яго, трэба размаўляць з Богам. Но Бог ведает, что мы павінны рабіць, каб не сапсаваць Яго задумы, але каб зрабіцьмагчымым для Яго рэалізаціі яе ў нас, а таксама і праз нас", -* сказаў біскуп Аляксандр Яшэўскі, завяршыўшы гамілію віншаваннем з днём нараджэння, скіраваным сабрату ў біскупстве і некаторым святарам архідыяцэзіі.

Напрыканцы святой Імшы са словамі віншавання да біскупа Касабуцкага звярнуўся таксама нунцый Ёзіч.

Прадстаўнік Папы Францішка ў нашай краіне прачытаў і перадаў іерарху свой віншавальны адрес, у якім выказаў яму падзяку *"за вернае і рупліве служэнне"*, якое той здзяйсняе на карысць Касцёла ў Беларусі, а таксама за *"адданасць Христу і Яго Евангеллю"*.

У якасці падарунка Апостальскі нунцый уручыў біскупу Юрью Касабуцкаму медаль чарговай гадавіны пантыфікату Папы Францішка.

Апошнім пунктам велікапоснай сустрэчы духовенства ў Менску стала арганізацыйная частка, якую правёў са сваімі святарамі арцыбіскуп Станеўскі.

Перадусім ён звярнуў увагу душпастыраў на яшчэ адзін нядаўна апублікованы дакумент Дыкастэрыі Веравучэння пад назвай *Gestis verbisque*, прысвечаны форме і матэрый сакрамэнтаў, асцярогшы душпастыраў ад самадзеянасці ў такой важнай матэрый, якой з'яўляюцца сакрамэнты Касцёла.

Акрамя таго арцыпастыр падрабязна пазнаёміў прысутных з планам мерапрыемстваў у архідыяцэзіі да канца бягучага года, звярнуў увагу на дзеянасць розных спецыяльных душпастырстваў, заахвоціў да новых душпастырскіх ініцыятываў, асабліва ў працы з дзецьмі і младдзю, а таксама закрануў шэраг іншых пытанняў, якія датычачацца жыцця і дзеянасці Менска-Магілёўскага Касцёла.

На сустрэчы было агучана пэўнае новаўядзенне: з гэтага часу сустрэчы духовенства і кансэкраваных асобаў будуть адбывацца асобна, за выключэннем аплаткавай сустрэчы, а таксама ў Вялікі чацвер.

**Тэкст: Мікола Гракаў.**  
**Фота: Кс. Аляксандр Улас.**  
**Catholic.by.**

## ПАВЕДАМЛЕННЕ

### Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі адносна Дактынальной дэкларацыі Дыкастэрыі Веравучэння *Fiducia supplicans*

18 снежня 2023 года была апублікавана Дактынальная дэкларацыя Дыкастэрыі Веравучэння *Fiducia supplicans*, якая разважае і тлумачыць пра пастырскае значэнне благаслаўлення. Гэты дакумент разглядае магчымасць больш шырокага іх выкарыстання перадусім у пазалітургічным вымярэнні. У дакуменце падкрэсліваецца, што літургічнае благаслаўленне можа быць удзелена толькі ў выпадку, калі *"тое, што благаслаўляеца, адпавядае Божай задуме, заключанай у стварэнні і цалкам аб'яўленай Хрыстом Панам"* (FS 11).

Нягледзячы на тое, што Дэкларацыя яшчэ раз пацвярджае адсутнасць змен у традыцыйным каталіцкім веравучэнні аб сужэнстве, як саюзе мужчыны і жанчыны, і няма нікага *"дазволу"* або *"благаслаўлення"* на аднаполыя саюзы або любое іншае жыццё ў граху, яна дае магчымасць пазалітургічнага благаслаўлення нерэгулярных ці аднаполых пар.

Таму мы як Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі звяртаемся да святароў і ўсіх вернікаў Касцёла ў Беларусі з наступным паведамленнем.

1. Згаданая Дэкларацыя Дыкастэрыі Веравучэння не змяніе вечнага вучэння Каталіцкага Касцёла аб сужэнстве і сексуальнай маральнасці. Адзіным сужэнскім саюзам, які прызнае Каталіцкі Касцёл, з'яўляеца саюз паміж мужчынам і жанчынай як супольнасць усяго жыцця, скіраваная па сваёй прыродзе да добра сужонкаў, а таксама для нараджэння і выхавання патомства (ККП 1983, кан. 1055).

2. Каталіцкі Касцёл у Беларусі не мае намеру ўводзіць у практику прапанаваную Дэкларацыяй магчымасць благаслаўлення пар, якія жывуць у нерэгулярным саюзе і аднаполых пар.

3. Канферэнцыя Біскупаў нагадвае святарам і дыяканам, што нелітургічнае благаслаўленне можа ўдзяляцца ўсім асобам, якія абе ўмоляюць. Аднак заўсёды неабходна пазбягаць ўдзялення благаслаўлення менавіта парам, якія жывуць у так званым *"грамадзянскім шлюбе"*, а таксама тым, хто жыве ў кананічна нядзейным сужэнстве або аднаполым парам. Такое благаслаўленне можа быць успрыята іншымі вернікамі як згода на грэх.

4. У той жа час мы з блізкасцю і павагай суправаджаем нашых братоў і сяцёў, якія жывуць у асаблівых сітуацыях, і гатовыя дапамагаць ім набыць глыбейшае разуменне Божай волі на іх жыццёвым шляху да Хрыста і да святасці.

З малітвой,  
Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі  
Мінск, 1 лютага 2024 г.



# Кніга - лепшы падарунак

Міжнародны дзень дарэння кніг - свята, закліканая прывіваць любоў да чытання і кніг. Гэтае свята аб'ядноўвае ўсіх, хто неабыякавы да літаратуры, хто шануе чароўны свет кніг, хто ўмее дарыць і дзяліцца сваім цяплом і натхненнем. Сёння ў гэты дзень прынята дарыць кнігі, у першую чаргу, дзецям, а таксама тым, чые магчымасці да доступу да чытання кніг па тых ці іншых прычынах абмежаваны. Аднак не толькі дзеці любяць чытаць. На шчасце, яшчэ вельмі шмат дарослых людзей разумеюць і шануюць кнігу як прадмет не толькі матэрыйальны, а ў першую чаргу, духоўнай каштоўнасці, шануюць тыя пачуцці і эмоцыі, якія дорыць чытачу аўтар. Дзеці, у сяве чаргу, вучачца дабру, сяброўству, узаемадапамозе, любові да бліжняга, пачуцця суперажывання і многаму таму, што дапамагае дзіцяці стаць чалавекам.

На сённяшні дзень ідэйныя натхняльнікі прасоўвання і папулярызацыі кніг і свята дабіліся сваёй мэты: кніга па-ранейшаму любімая, а свята носіць міжнародны характар.

Да Міжнароднага дня дарэння кніг бібліятэкары Лідскай раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы арганізавалі акцыю "Кніга - лепшы падарунак".

У гості прыехалі вучні 7 "Б" класа ДУА "Сярэдняя школа №1 г. Ліды". Яны перадалі кнігі ў бібліятэку, а бібліятэкары расказалі, адкуль узялося свята і чаму яно стала міжнародным.



Затым прысутныя азнаёміліся са з'яўленнем кнігі, у якіх краінах устаноўлены помнікі кнізе, чаму кніга з'яўляецца найлепшым падарункам. А на заканчэнне мерапрыемства бібліятэкар падарыла школе кнігу "Ад лідскіх муроў".

Гэты дзень паказаў, што папяровая кніга застаецца актуальным падарункам і не страчае сваёй каштоўнасці нават у стагоддзе тэхналогій. Таму ў нашых бібліятэках у гэты дзень праходзяць акцыі па дарэнні кніг, а таксама ўшаноўваюць чытачоў, якія дзеляцца сваімі любімымі творамі, перадаючы іх у фонды бібліятэк.



Не застаўся гэты святочны дзень без увагі і іншых бібліятэк Лідчыны. Філіял "Лідская гарадская дзіцячая бібліятэка" для чытачоў і гасцей бібліятэкі запусціў акцыю "Бібліятэцы - з любоўю", філіял "Лідская гарадская бібліятэка № 2" - акцыю "Дарыце кнігі з любоўю", а філіял "Лідская гарадская бібліятэка № 3" - акцыю "Дзень кнігадарэння". Кожны ахвотны ад шчырага сэрца можа падарыць кнігі бібліятэкам горада і раёна не толькі ў Міжнародны дзень кнігадарэння, але і ў любы іншы. Бо галоўнае - жаданне даць кнізе другое жыццё, зрабіць яе запатрабаванай, значнай, чытанай. І кнігі абавязкова знайдуць свайго чытача!

**Бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу  
ДУК "Лідская раённая бібліятэка імя Я. Купалы"  
К.С. Сандакова.**



# Суд над камуністам Прытыцкім у акруговыім судзе

**Уступ ад перакладчыка:** "Небывалы ў гісторыі польскага суда выпадак здарыўся 27 студзеня 1936 года падчас працэсу над Р. Кабленцам і іншымі з ліку 17 асоб, абвінавачаных у прыналежнасці да Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Падчас паказанняў сведкі Якуба Стрэльчука з нутра публікі, якая была на зале, выбег малады чалавек, схапіў сведку левай рукой за каўнер і з рэзвальвера, які меў у правай руцэ, чатыры разы выстраліў у яго са словамі: "Вось табе, прадажнік!" Пасля гэтага кінуўся ўцякаць да выхадных дзвярэй, выстралішы два разы ў кірунку следчай паліцыі, якая знаходзілася ў зале і начала яго даганяць. Падстрэлены паліцыянтам, ён упаў на сходы. Гэта быў Сяргей Прытыцкі. Абодвух - Стрэльчука і Прытыцкага - карэктка скорай дапамогі адвезла ў шпіталь. Паводле акту абвінавачання Стрэльчук родам з вёскі Крывая Бельск-Падляшскага павета. У 1931 годзе пасля вайсковай службы, атрымаў прарапзыцую запісацца ў камуністычную партыю. Аб гэтай прарапзыцыі паведаміў начальніку бяспекі ... старства і ўвайшоў у кампартыю, дзе здабыў сабе давер у кіраўніцтва і быў прызначаны інструктарам".

Наша Воля, № 3 (4), 4 лютага 1936.

**Вільня.** Пры разглядзе справы пра знакаміты выпадак 27 студзеня, калі Прытыцкі страліаў у судовай зале, былі прыняты сур'ёзныя меры засцярогі, якім папярэднічалі пагрозы з боку розных камуністычных асяродкаў. Перад будынкам суда стаялі паліцыянты і кантралявалі тых, хто ўваходзіў. У залу заходзілі толькі па адмысловых пропусках, выдадзеных асабіста віца-старшынём суда Бразоўскім. А 9-й гадзіне абвінавачанага Прытыцкага пад аховай паліцыі ўвялі ў судовую залу і паліцэйскія сталі з бакоў лавы падсудных. Прытыцкі ішоў павольна, трошкі кульгаючы на левую нагу. Нягледзячы на безнадзейны стан, уякім ён знаходзіўся, яго ўдалося выратаваць, і толькі крыху схуднелы твар сведчыў пра мінулае.

## Бацька абвінавачанага

Увайшоўшы, Прытыцкі акінуў позіркам пакой. Магчыма, ён шукаў знаёмыя твары. Раптам знайшоў - убачыў бацьку. Белая кашуля, рыжая барада і блакітныя вочы якія глядзяць з пад ілба, тыповы "пільшчык" - старавер (Прытыцкія - беларусы, верагодна, Мацкевіч меў на ўвазе, што бацька быў апрануты як старавер - Л. Л.). Сын іншы, толькі вочы такія ж як у бацькі, яны таксама неспакойна бегаюць. Але ў сына бачна нейкай вытанчанасць, ці тыя 4 класы агульнаадукацыйнай школы, альбо вывучка ў ячэйцы КПЗБ. Нават размаўляе па-польску і толькі час ад часу

устаўляе слова на "простай мове".

## Званок ... Суд ідзе

Неўзабаве ў пакой увайшлі суддзі. Старшыня суда Арліцкі і суддзі Занеўскі і Драц. Абвінаваўца - віца-пракурор Вольскі, бароніца адвакат Дураш. Зачытваеца акт абвінавачвання.

Падсудны Сяргей Прытыцкі, мае 23 гады, жыхар вёскі Гаркавічы Сакольскага павета, па-за канфесіяй. Затрымліваўся за камуністычную дзеянасць, добра вядомы паліцыі з-за ўхіленне ад войска. Мае за сабой "падрыхтоўчы курс", скончаны ў Саветах.

## Якуб Стрэльчук - сакратар КПЗБ

Пасля чытання абвінаваўчага акту, у якім Прытыцкаму высоўваеца членства ў КПЗБ і яе моладзевай арганізацыі - камсамоле Заходняй Беларусі, а таксама замах на забойства 27 студзеня гэтага года сведкі Якуба Стрэльчука і паліцэйскага Станіслава Дайноўскага. Пасля гэтага пачынаеца доўгае і надзвычай цікавае судовае разбіральніцтва.

Яшчэ ў лютым мінулага года ЦК КПЗБ распачаў расследаванне прычын масавых затрыманняў камуністычных актыўістаў. Падазрэнне на сувязь з паліцыяй пала на Я. Стрэльчука, сакратара Берасцейскага акруговага камітэта КПЗБ.

## Загад забіць

Па гэтай прычыне яго пераводзяць у Вільню, дзе ён даведваеца аб сваім вяртанні ў СССР. Адзначым, што ў свой час Стрэльчук таксама закончыў курсы ў Менску.

Адпраўка асоб, якіх падазраюць у сувязі са следчым аддзелам паліцыі, азначала неміучы расстрэл у СССР. Стрэльчук ведаў гэта і не падпарадковаваўся загаду.

## Тлумачыць абвінавачаны

"Прызнаюся, я хацеў забіць Стравінчука, але не па загадзе КПЗБ. Калі я вандраваў па рознай працы на тэрыторыі, якую лічу Заходняй Беларуссю, я чую, як усе казалі, што Стравінчук хадзіў па людзях і намаўляў іх супраць улады, а потым здаваў у паліцыю. Я вырашыў спыніць яго ганебную дзеянасць, бо не бачу ѹ іншага выйсця".

Прытыцкі гаворыць усё гэта манатонным голасам, нібы раней засвоены ўрок і пры гэтым чырвонымі рукамі чапляеца за край лавы. Далей ён кажа, што не жадаў нікога забіваць і таму адмыслова стравяў у Стравінчука з правага боку, каб кулі патрапілі ў сцяну. На ўсе пытанні працурора адказвае, што ён не памятае - не памятае ў якіх



мясцовасцях і ў каго працаўаў.

"Людзі ў гэтым сусвеце, з іроніяй кажа пракурор, маюць імёны і прозвішчы, неяк так дзіўна ўладкавана гэтая буржуйская сістэма". Абвінавачаны маўчыць. Ён таксама не памятае, дзе купіў вонратку, у якім гатэлі спыніўся ў Вільні, у каго набыў абодва рэвалверы за казачны кошт у 5 злотых, дзе фатаграфаўся.

### Партыйныя аблавы

У сакавіку мінулага года Стрэльчук быў арыштаваны паліцыяй і даў паказанні, абвінаваціўшы пры гэтым многіх вядомых дзеячаў падполля. Кіраўніцтва КПЗБ вырашыла бязлігасна забіць яго. На адным з працэсаў у Берасці замах на яго не ўдаўся. Таксама не ўдаўся замах на яго і ў Ашмянах.

Вартаг адзначыць, што ад падобных "прысудаў", пра якія потым раскажа пракурор, загінула шмат людзей. ЦК КПЗБ збірае гроши на арганізацыю забойстваў, піша пра гэта ва ўсе свае ячэйкі і акругі і нярвеуцца пры згадванні Стрэльчука. Таму і адбыўся замах на яго. Напярэдадні копіі паказанняў Стрэльчука трапілі ў рукі кіраўніцтва партыі. Напэўна, нехта ўзяў іх з пратаколаў суда.

### Стрэлы ў зале суда

Заказ на забойства ў Вільні атрымаў актыўіст са стажам Прыйтыцкі. Ён вывучыў "раён працы", і каб не памыліцца, добра прыгледзеўся да Стрэльчука.

Падчас дачы паказанняў, ён падманам стрэліў у спіну з двух рэвалвераў, пасля чаго кінуўся ўцякаць. На лесвіцы яшчэ адстрэльваўся ад паліцыянтаў, якія беглі за ім, а на падлозе судовай залы застаўся ляжаць акрываўлены Стрэльчук.

### Пратэсты кампартыі

Прыйтыцкага, таксама параненага, везлі ў шпіталь і ён усё крычаў па дарозе: "Няхай жыве пралетарская рэвалюцыя ў Польшчы". Пасыпаліся пратэсты грамадскасці, якія арганізавала кіраўніцтва КПЗБ, яны праслаўлялі злачынны ўчынак Прыйтыцкага і патрабавалі для яго саводы. Вызвешваліся транспаранты з бессэнсоўнымі надпісамі, расклейваліся ўлёткі з тыпова камуністычнымі лозунгамі, у якіх славіўся злачынца.

На Пагулянцы быў арыштаваны яўрэй, які пісаў пратэсты на сценах тэатра, паліцыя таксама затрымала яўрэя Давыда Гадоўскага з таблічкамі "Вуліца С. Прыйтыцкага", якія мелі прымацаваць на адной з вуліц Вільні. Пракуратура і суды былі завалены ананімнымі пратэстамі, а назаўтра перад будынкам суда былі распаўсюджаны ўлёткі з выявай Прыйтыцкага і заклікам сабраца для пратэсту перад судом.

### Не раслумачаныя рэчы

Ініцыятары пратэсту засталіся невядомымі, але зразумела, што гэта справа КПЗБ. Таксама неразгаданая загадка паказанняў Стрэльчука. Нехта павінен быў перапісаць іх, зрабіць гэта мог той, хто мае доступ да даку-

ментаў суда. Невядомыя таксама і выкананіцы іншых забойстваў, а забіта шмат асоб, гэта і Шлёма Марголіс, і Аляксандр Субач, Мікалай Адамовіч, Юльян Каловін і непэўна Антокалі быў забіты Ян Высоцкі. І ўсе яны забіты патаемны.

### Паказанні сведкаў

Перад судом стаіць добра вядомы па папярэдніх працэсах сведка Блясмановіч. Ён расказвае пра пагоню за Прыйтыцкім. Сведка не заўважыў, ці страляў падсудны, але здаецца, адзін выпадковы стрэл ён зрабіў каля дзвярэй. Потым сведка доўга абгрунтоўвае свае меркаванне, што падсудны быў цесна звязаны з камуністычнай партыяй і выконваў яе дырэктывы. Пра добрую падрыхтоўку кажа фальшивы пашпарт і контакт з вядомым камуністам Юзафам Цыпкам. Сенсацыйным момантам у паказаннях Блясмановіча стала яго заява аб тым, што МОПР для выратавання Прыйтыцкага сабраў у Вільні каля 1300 зл. з якіх 1000 пайшла на ганарап для адваката Дурача (адвакат крывіцца, але маўчыць).

Пасля гэтага суд пачаў разглядаць улёткі, якія распаўсюджваліся перад пачаткам суда, некаторыя з іх падпісаны ад імя КПЗБ. На адной з улётак маєца фатаграфія абвінавачанага. Прыйтыцкі на ёй усміхаецца, ён названы героям, які зойме сваё пачэснае месца ў гісторыі КПЗБ.

Гэты працэс у сваім родзе ўнікальны. Праз хвіліну паказанні дае возны суда Голуб. Пасля яго як сведка выступае віца-старшыня суда Бразоўскі і расказвае пра тое, што бачыў падчас свайго старшынства на працэсе ў той трагічны дзень. Пасля яго паказанні дае судовы следчы Шэлкінг. Расказвае, як параненага Прыйтыцкага паклалі ў карэту хуткай дапамогі, паранены тримаўся за бок і на пытанні сведкі адказаў па-беларуску: "Не твоё дело" (па беларуску: "Не твая справа" - Л.Л.), а потым дадаў: "Страляў у правакатара і прыгнятальніка рабочага класа". На пытаннне: "Як цябе завуць?", адказаў: "Не ведаю". У карэце хуткай дапамогі падсудны трошкі падняўся на руках і пракричаў: "Няхай жыве камуністычная і пралетарская рэвалюцыя!" (Гэтая фразы пададзены па-польску - Л.Л.)

У шпіталі св. Якуба Прыйтыцкі адмовіўся ад рэлігійнага сцяшэння і пагадзіўся на аперацию. Падчас аперацыі было выяўлена, што у страўніку няма ежы, што кажа пра падрыхтоўку да здзяйснення злачынства.

Далей, па-чарзе, выступаюць супрацоўнікі паліцыі Дайноўскі і Пачкоўскі. Першы сцвярджае, што падсудны страляў толькі на сходах, перад тым, як разбіў вокны, другі, што страляў не целячыся і ў зале. Пачкоўскі таксама распавёў пра прадчуванне студэнта, які сказаў яму ў той дзень: "Сёння ў газетах напішуць: "Падзеі ў судовай зале"".

Весялосць уносяць паказанні адваката Чэрніхава, які адхрышчваўся ад пытання суддзі, які звярнуў увагу на яго неўласцівы водгук пра Стрэльчука. Чэрніхав сказаў: "5 гадоў выступаю ў судзе, і ніколі мне не звярталі на гэта ўвагі". Потым, пачынаючы з часоў Напалеона, ён



тлумачыў, што меў на ўвазе пад словам "правакатар". "Але, Стрэльчук не жыў пры Напалеоне", - адказае яму прокурор.

Перад судом стаіць сведка Белакоз, які паходзіць з той самай вёскі, што і падсудны, і таму ведае яго з дзяцінства. Зараз сведка праходзіць вайсковую службу. Выглядае насцярожана і адмаўляеца ад сваіх паказанняў на следстве.

Таму яго паказанні зачытваюцца. Аказваеца, падсудны ўзначальваў камуністычную ячэйку і пераконваў сваіх знаёмых уступіць у партыю. Калі зачытваюцца імёны тых, каго прысягнуў Пртыцкі, той робіць выгляд, быццам нешта ўспамінае. Каб даведацца, чаму сведка адмовіўся ад паказанняў, прокурор бярэ яго ў абсугті вострых пытанняў, і ў выніку Белакоз пацвярджае свае ранейшыя заявы.

Яшчэ раз дапытваюць Блясмановіча. Ён падае імёны загінуўшых ад партыйнага выраку: Шлёма Марголіс, Ян Высоцкі ...

### "З аднаго боку злачынства і тэрор, з другога - фальшывая талеранцыя"

Пра ўсё гэта кажа прокурор Вольскі.

Ён назваў працэс нечым незвычайнім і пасля аналізу усіх доказаў, перайшоў да сінтазу. Расказваў пра перыяд дзеянасці Пртыцкага яшчэ ў Гаркавічах, пра канспіратыўныя сходы ў садах, лясах і г. д. і затрымаўся на "прысудах", якія выконваюць функцыянеры КПЗБ.

"Смяротны прысуд партыі" - гэта звычайнае злачынства, здзейсненае злачыннай клікай, арганізаванымі змоўшчыкамі, якія такім чынам імкнуша рэалізаўца свае мэты. Ахвярамі гэтага тэрору становіліся ўсе, хто стаяў на іх шляху. Злачынцы ХХ ст. злучыліся ў арганізацыю. Наша грамадства хворае на дрэнна зразумелую талеранцыю і псеўдалібералізм, калі з аднаго боку ёсць канцэнтраванае зло, а іншы бок яго ігнaruе. Камунізм - гэта скампраметаваны гмах матэрыялізму, у якім панујуць гвалт, забойствы і подласць, дзе людзей забіваюць без прысуду але над гэтым гмахам лунае сцяг свабоды. [...]

Адзінай карай для падсуднага можа быць толькі смяротная кара.

Адвакат Дурач намагаеца, што Стрэльчук быў правакатарам, а Пртыцкі не належаў да КПЗБ і загад забіць яго не выконваў. Просіць пра больш лагоднае пакаранне.

### Кара смерцю праз павешанне

[...]

Суд прызнаваў Пртыцкага вінаватым і прыгаварыў да кары смерцю праз павешанне.

[...]

Z. A. [Мацкевіч Юзаф] *Sprawca ształow na Sali sadowej skazany na śmierć. Proces komunisty Prytyckiego w Sądzie Okragowym // Slowo. 1936. № 169.*

*Пераклад і каментаванне Леаніда Лаўрэша.*

## Будучыя музыкі цікавяцца паэзіяй

Дом Валянціна Таўлай Лідскага гісторыка-мастацкага музея наведалі студэнты Лідскага музычнага каледжа. Для іх была арганізавана экспкурсія па мемарыяльным пакой Валянціна Таўлай, у якім 8 лютага ўрачыста была адкрыта выстаўка "У дом твой сцежка прывяла сама...", прысвечаная да 110-годдзя з дня нараджэння беларускага паэта. Навучэнцы пазнаёміліся з матэрыяламі, дасланымі з 15 музеяў, архіваў і бібліятэк Беларусі, у якіх захоўваецца эпістолярная спадчына, фотаздымкі і документы Валянціна Таўлай і пра яго ў тым ліку. Асабліва зацікавілі будучыя выкладчыкаў музыкі ноты кампазітара Леаніда Шурмана на слова Валянціна Таўлай.



Напрыканцы наведальнікі змаглі пагутарыць з наўковым супрацоўнікам музея Алесем Хітруном, задалі яму пытанні, даведаліся пра яго наўковыя даследаванні, музейную дзеянасць, пэўныя дасягненні ў працы.  
*Nashi kar.*




# Беларусы сустракающа з індзейцамі

## Без халадзільніка: Гадыцкі-Цвірка, Іваноў, Кіпель, Сачанка, Шэрман; два погляды на "кампійцаў"

(Працяг, пачатак гл. у № 19, 22, 24, 27, 30-34, 36-48, 50-52 (2022); 1-52 (53-104) (2023); 1-7 (105-111) за 2024 г.)

У мінулым выпуску мы крыху напісалі пра індзейскія ідэйныя карані "камунізму". Але як захоўвалі вернасць гэтым караням "артадаксальны" камуністы пасля жніўня 1991 г.? Адказам на гэтае пытанне можа служыць набор з публікацыі ў жніўні 1996 г. у газете "Товарищ" і рэплікі пасля прачытання яе ў Гомелі, якая была дасланая у рэдакцыю - і якая, больш чым верагодна, не была надрукаваная.




*Envelope from the magazine Biarozka (часопіс "Бярозка") postmark 1991-02-07 (Publishing House of the Central Committee of the Communist Party of Byelorussia (CC CCB)) (З лістом ад загадчыка аддзела Алеся Бадака (Ales Badak) 1991-02-06)*

Сталай практикай нашага калегі Аляксандра Снітко з'яўляецца дадаваць вызначэнні, "тытулы", хто ён, пасля свайго імя і прозвішча або псеўданімаў. Апошняя - гэта цэлая тэма. Ужываў іх часта; адзін з іх - Малько - уяўляе самой своеасаблівы міжкультурны "каламбур" з псіхалагічным "падтэкстам": сустрэліся яго ўласнае прозвішча на "-ко" і індзейскае слова "мальку" (mallku), узятае з назвы фільма X. Санхінеса (назву пры прakaце давалі "Кроў кондара", але слова мальку, якое абазначае правіцеля правінцыі або паселішча, грамады (айлью), - усё ж запазычанне ў мове кечуа з аймара ў іншым першапачатковым значэнні: у аймара Мальку, або Мальку Кунтуры, - бажаство, "уладыка велізарнай вышыні", і геаграфічнай, і іерархічнай). У іншым выпадку "псеўданіматворчасці" артыкул Снітко, які з'явіўся ў дзвюх газетах, падпісаны Кандратам Кондаравічам (па-беларуску трэба




*Envelope from "Izdatelstvo TsKKPB" ("Publishing House of the CC CCB") postmark 1991-08-06. З лістом ад А. Бадака б.д. Цяжскі 1991 год. Апошняя месяцы Выдавецства ЦК КПБ*




*Конверт: "Издательство ЦК КПБ" (газета "Зор'ка") postmark 1991-09-24 (25-га атрыманы: экз. нумара газеты з нашай публікацыяй "Кто отзовется" (Ау, кинематографисты) (Клуб юного кінозрителя) 1991-09-20)*

было б "Кандаровіч"). Часам "тытулы" проста працягваюць артыкул, бо звязаныя з яго зместам. У выпадку з артыкулам або лістом у "Товарищ" у яго подпісах былі 5 асобных вызначэнняў. Мы пракансультаваліся, ці ўхваліе ёй цяпер свой допіс для "апублічвання". Пасля ваганняў ён згадзіўся на абнародаванне, але з умовай зняць вызначэнні, якіх занадта шмат і якія гучаць занадта пафасна.

Было пяць тытулаў, уключаючы тое, што ён член БІТ і "актыўіст прагрэсіўнай сусветнай організацыі



*Envelope from Freeport-McMoRan Copper & Gold to Aleksandr Snitko postmark 1996-07-01*



*Envelope from Mobil to A. Snitko postmark 1996-12-23*

абароны карэнных народоў "Міжнароднае выжыванне"". Аляксандр не дадаў тое, што ён быў і членам КПСС / КПБ; хаця КПБ не была ліквідаваная (з канца жніўня 1991 г. па люты 1993 г. дзеянасць яе была толькі прыпыненая), з нейкага моманту ў сувязі з драматычнымі арганізацыйнымі паваротамі Аляксандру ужо не быў яе радах.

Дарэчы, у ходзе абмеркавання, пакуль яшчэ не згадкаючыся, Аляксандру напісаў пра свой допіс у "Товарыщ", які планаваўся як публікацыя: "Слишком детская и потому стыдная". Гэта не прынікае аўтара, а сведчыць пра крытычную ацэнку зробленага, пры гэтым паказваючы яго несумненны публіцыстычны талент ужо, так бы мовіць, у дзіцячым узросце.

Эдуард Ясны

### **МОЗГ У ПЯТКАХ, АБО КАМПА НА БЕЛАРУСІ**

Хто такія кампа? О, гэта найцікавейшыя нецы-вілізаваныя стварэнні, знайдзеныя ў цяжкадаступных джунглях Перу!

На першы погляд, людзі як людзі, хаця і дзікуны. Адзін кумпал, дзве руки, дзве ногі і г.д. Ёсьць сярод іх жсанчыны, ёсьць мужчыны, якія адрозніваюцца адпаведнымі "параметрамі". Кампа жэнляца, размнажаючы, гадуючы дзяцей, жывуць не тужкаць.

Вучоныя, якія ўпершыню сутыкнуліся з імі, былі уражаныя [поражены] непрадоказальнасцю гэтых істот, алагічнасцю іх учынкаў, дзіўным бачаннем свету. Доўга пакутавалі даследчыкі над тайнай незвычайнага

племені і, нарэшце, разгадалі яе. Высветлілася, што кампійцы бачаць рэчаіснасць наадварот, дагары нагамі.

На думку даследчыкаў, у кагосьці з далёкіх прыдоў цяперашніх туземцаў адбылося парушэнне генетычнага коду, а далей "працэс пайшоў". Хвароба перадавалася з пакалення ў пакаленне, колькасць непаўнагодзеных кампійцаў расла. Урэшце, усе яны сталі ўспрымаць свет у перавернутым выглядзе. Драма, трагедыя? Як сказаць. Самі кампійцы ўпэўненыя, што з'яўляюцца элітарным племенем, на нармальных людзей глядзяць пагардліва [свысока], лічаць іх непаўнагодзеннымі. Спробы пераканаць іх у адваротным пацярпелі поўнае фіяска. Ды і ці можна разлічваць на іншы зыход, калі ў нашых новых знаёмых мозг знаходзіца не ў галаве, а фактычна ў пятках?

Беларусь аддзелена ад джунгляў Перу тысячамі сухапутных кіламетраў і тысячамі акіянскіх міль. Ніхто з нашых суайчыннікаў і "раскаваных" суайчынніц, які паведамляюць аўтаратэтныя крэніцы, у інтымныя адносіны з кампійцамі не ўступаў. Такім чынам, не могуць у нас сёня з'явіцца індывідуумы, якія перакручана [извращенню], дагары нагамі, успрымаюць рэальнасць.

З пункту гледжання біялагічнага - так. Але цяпер палітыка, дакладней - палітыкансства задушыла і падмляла пад сябе многія "пункты" ["точки", "points"], якія існуюць у грамадстве. У выніку здарылася велізарная бяда: у некаторых беларускіх дзясячаў, відаць, пацярпеў генетычны код. Інакш чаму яны, падобна да паўднёваамерыканскіх хворых абарыгенаў, робяць наадварот, чым гэта робяць іх нармальныя калегі ў дальнім і бліжнім замежжы.

Возьмем пытанне пра зямлю. Пад якімі б флагамі не выступалі дзяржавы і палітычныя дзеячы, колькі б слоўна [словесно] не дубасілі адзін аднаго, але як толькі гаворка заходзіць аб галоўнай карміліцы, аб маці ўсіх багаццяў, яны знаходзяць агульную мову: сваю зямлю беражом, нібы зрэнку вока, яе не транжырым, не дормим, не прадаём нават самым лепшым з лепшых іншаземцаў. Вось прыкупіць зямліцы ў тых, хто думае пяткамі, гэта - калі ласка, гэта ідзе за мілую душу... Няма ніводнай краіны на планеце, якія ў нас лісліва называюць цывілізаванымі і на якія моляцца, дзе прадавалі б зямлю іншаземцам для вядзення сельгасвытворчасці. Ніводнай!

Дзе-нідзе прадаюць, праўда, чужынцам малусенькія "соткі" пад забудовы іх магазінамі, офісамі і г.д. Згодна з падлікамі спецыялістаў, гэтыя "соткі" складаюць каля аднаго працэнта ралі, якая ёсьць у свеце.

Чаму - гэта зразумела дзіцяці. Збываець зарубежным дзядзькам зямлю - значыць секчы сук, на якім сядзіць нацыя - яе свабода, яе незалежнасць, яе дзяржава. З улікам цяперашняга эканамічнага, фінан-



савага становішча, якое склалася ў свеце, гандаль беларускай зямлі прывядзе да таго, што яе "гаспадарамі" [ў публікацыі слова па-беларуску] стануць Фрыцы і Джоны, а мы, "дурныя" Іваны, будзем хадзіць у іх у парабках.

Да нашага сораму і гора, у беларускім парламенце пераважная большасць дэпутатаў не разумее (або ро-біць выгляд, што не разумее) гэтай элементарнай [азбучной] ісціны. Заканадаўчыя мужы дзяржавы, размешчанай у цэнтры Еўропы, яўна сэвалюцыянувалі ў бок перуанскіх туземцаў. Таму ў іх, як і ў ненармальных аскепкаў першабытна-грамадскага ладу, усё шыварат-навывартам.

Уесь разумны свет інтэгруецца - нашы родненікія кампа парвалі і працягваюць рваць тысячы нітак, якія звязваюць эканоміку Беларусі са складаным народнагаспадарчым комплексам былога СССР.

Уесь шчаслівы [благополучный] свет даціруе [дотыкует] айчынную сельскую гаспадарку - нашы міленкія кампа з пенай каля рота бічуюць калгасы і саўгасы, якія "праядают" народныя сродкі.

Уесь канкурэнтаздольны свет ідзе да стварэння буйных аграрна-прамысловых утварэнняў - нашы "даражэнкія" кампа з вучоным выглядам знаўцаў тлума-чаць [толкуют] пра дробных фермераў і пра бабуліных казлоў.

Уесь свет, які рацыянальна мысліць, імкненца экспартаваць тавары - нашы талерантненікія кампа імпартуюць іх і радуюцца, што магазіны перапоўнены гнілымі снікерсамі ды нітратнымі курынімі ножскамі.

Бяспрыкладныя іх подзвігі, непрадказальнаяная рашиэнні, непамерныя [безразмерные] амбіціі, вышэй нябес - ганарлівасць [самомнение]. Свой народ яны ахрысцілі хворым - нябачны феномен у гісторыі цы-вілізацыі.

Аднак хворыя якраз яны, нашы тлусценікія кампа-дэмакраты. Разам [Вкупе] і палюбоўна [влюбе] з імі аказаліся аграры, якіх нядаўна абразліва называлі "чырвонымі памежыкамі". Цяпер яны ўжо пабялелі. Ці не адыграла ў гэтym стымулюючую ролю паездка іх лідара ў ЗША? Асобныя візіёры, пабываўшы ў гэтай краіне, імгненнем "пранікаюць разумам" ["прозревают"]. Успомнім былога кандыдата ў члены палітбюро ЦК КПСС Барыса Ельцына. Абляеуць "верны ленінец" на вер-талёце статую Свабоды - і тут жа з камуніста ператварыўся ў капіталіста (палітычна). Ці лётаў пан Шарэцкі каля чудоўнай амерыканскай жанчыны - нам аб гэтым невядома. Але тое, што былы загадчык кафедры Мінскай вышэйшай партыйнай школы вярнуўся з Амерыкі іншым чалавекам, - факт. У перадвыбарнай жа гонцы, ідуучы ў адной запрэжцы з камуністамі, ён кляўся і бажыўся змагацца за сувэрэнітэт, за лозунг "зямлю - беларускім сялянам".

Мы тады не ўдакладнілі: якую зямлю? Чарно-быльскую, якую Джон або Фрыц дарам не возьмуць, або здаровую, пладаносную. Магчыма, пан Шарэцкі меў на

ўзвеze радыектыўныя плошчы. Іх у нас шмат - амаль чвэрць рэспубліканскай тэрыторыі. Гаспадарнічай на іх, беларускі калгаснік, капай сабе і сваім дзесяцам заўчастную магіт!

Так, пытанне аб продажы зямлі іншаземцам усіх рассставіла згодна з іх сацрайдным палітычным ран-жырам. У ліку прадаўцоў аказаліся працтваўнікі ўчора яшчэ, здавалася б, розных палітычных партый. Сёння арганізуваўся новы альянс - альянс спекулянтаў роднай зямлі, у якой апынуліся нават два камуністы.

Аднак руплівія [рэтивівія] прадаўцы забыліся. Ёсьць жа Канстытуцыя рэспублікі, няхай сабе і буржуазная. Тым не менш, яна нікому, акрамя народа, не дае права асабіста [самолично] вырашаць лёс галоўнага нацыянальнага набытку [достояння]. Прэтэнзіі людзей, якія ўяўлі [возомніли] сябе вяршицелямі [вершитељамі] народнага жыцця, не больш чым прэтэнзіі, абу-моўленыя недасканальным [уշцербным], кампійскім успрыманнем рэчаіснасці. Мозгу пятках - эта аномалія, якая мае патрэбу ў терміновым лячэнні.

У якасці лекара тут павінен выступіць народ [,] калі, вядома, ён не хоча ператварыца ў халопа [холопа] на роднай зямлі.

АРГАНІЗАЦІЙНА ГРУПА БЕЛАРУСКАГА ІНДЭАСТІСКАГА ТАВАРЫСТВА  
ОРГАНІЗАЦІЙНА ГРУППА БЕЛАРУССКОГО ІНДЕАСТИСТСКОГО ОБЩЕСТВА  
246049, БССР, Гомель.  
Руководитель: Алекс Сімаков  
Представитель в Гомельской области: Александр Снітко

246004, БССР, Гомель.  
ОГ БІО осуществляє мероприятие по объединению всех связанных с индейцами и индеанистикой лиц, живущих в СССР и желавших содействовать развитию индеанистики в БССР, изучении связей между Белоруссией и индейскими народами и борьбе индейцев.

ОГ БІО предоставляет всем заинтересованным лицам и организациям

необходимую информацию по ОГ БІО и проекту устава БІО, белорусско-индейским связям, предметам интереса в белорусско-индейских

асpekтах, проблемам индеанистики и предлагает участвовать в ее

деятельности или содействовать ей.

дорогой товарищ!

Обращаемся к Вам как представителю группы индеанистов, которые призывают наше внимание в связи с усилиями по объединению в обществе всех сочувствующих развиившимся белорусской индеанистике. В Белоруссии мы имеем лишь нескользко индеанистов в полном смысле этого слова и продолжаем искать своих единомышленников во всех наших областях. Согласно проекту устава, членом Белорусского индеанистического общества может стать любой гражданин СССР независимо от места проживания. Мы исходим из того, что многие индеанисты за пределами БССР - белорусы, потомки белорусов или уроженцы Белоруссии. Следовательно, они не могут оставаться равнодушными к тому, что происходит на Родине, тем более в сфере их интересов. Мы не сомневаемся, что большинство индеанистов-небелорусов также поддержит наше начинание, проявят интернациональную солидарность.

Мы видим белорусское индеанистическое общество как организацию тех людей, кто так или иначе сталкивается с индейцами и индеанистикой и нуждается в общении, понимании, содействии. БІО призвано помочь всем индеанистам развиваться и направлять свои знания и способности на общественную пользу, имея виду два приоритета - интернационализм патротизм, быть настоящими борцами за дружбу народов, за совместное противостояние империализму и реакции, за освобождение американских индейцев, содействовать изучению и лучшему пониманию расовых и национальных проблем, создания такого синтеза в нашей стране, при которой у других народов, в частности индейских, вообще не возникнет сомнений в необходимости именно социалистического пути развития.

Мы надеемся, что наше объединение привлечет внимание общественности и завоюет авторитет в ее глазах. Мы тщательно продумаем организационную структуру и механизмы функционирования общества и его руководящие органы, привлечем в качестве консультантов видных специалистов, общественных деятелей и деятелей культуры. Мы приложим усилия к тому, чтобы наша деятельность активно воздействовала на процесс межнациональных отношений и будем стремиться превратить свою организацию в один из координирующих центров подобного рода.

Уже сейчас активисты инициативы располагают значительной информацией по различным вопросам и готовы давать справки и консультации, мы имеем возможность выдавать для чтения книги и другие издания из объединенной библиотеки. Каждый, кто проявит интерес и выскажет желание сотрудничать, сможет получать еженедельный бюллетень ОГ БІО и регулярные подборки материалов по интересующим их темам.

**Обращение (А. Сімаков, А. Снітко) -  
организационные усилия индеанистов, с. 1 з 3-х**



І восьмі каментарны нашага блізкага калегі:

**Аляксандр Снітко**

### ЛІСТ У ГАЗЕТУ "ТОВАРИШ"

У дзяцінстве, пры савецкай уладзе, я даведаўся, як жорстка эксплуатуюцца першабытныя плямёны і народы ў свеце капіталу. Каланільныя войны, гандаль афрыканцамі-рабамі, знішчэнне плямёнаў індзейцаў, рабаванне прыродных багаццяў народаў трэцяга свету - усё гэта не магло не выклікаць у маёй юной чыстай душы праведнага гневу і шчырай спагады да прыгнечаных. Тады ж я даведаўся, што камуністы як перадавы атрад прагрэсіўнага чалавечства паслядоўна і настойліва выступаюць у абарону прыгнечаных карэнных народаў.

Пасталеўшы, я пачаў глыбей вывучаць культуру, гісторыю, этнографію гэтых народаў. Асабліва мне палубіліся індзейцы абедзвюх Амерык. Да і не можа не захапляць кожнага прыстайнага чалавека іх глыбокая маральнасць, не раз'едзеная заганамі капіталістычнай цывілізацыі, дзе пануе залатое цяля. Іх высокая экалацічная свядомасць (любоў да прыроды і беражлівія адносіны да яе) вартая самага глыбокага захаплення.

В дзяцестве, при советскай власти, я узнал, как жестоко эксплуатируются первобытные племена и народы в мире капитала. Колониальные войны, торговля африканцами-рабами, истребление племен индейцев, грабеж природных богатств народов третьего мира - все это не могло не вызвать в моей юной чистой душе праведного гнева и искреннего сочувствия к угнетенным. Тогда же я узнал, что коммунисты как передовой отряд прогрессивного человечества последовательно и настойчиво выступают в защиту угнетенных коренных народов.

Познавшись, я стал глубже изучать культуру, историю, этнографию этих народов. Особенно мне подобались индейцы обеих Америк. Да и не может не восхищать каждого порядочного человека их глубокая нравственность, не раздвоенная пороками капиталистической цивилизации, где властвует золотой тельц. Их высокое экологическое сознание/любовь к природе и бережное отношение к ней/ достоинство самого глубокого восхищения. А их гордость, свободолюбие, нежественное сопротивление колониальным захватчикам всегда вызывали симпатию и восхищение у лучшей, прогрессивной части человечества.

Тогда же, в далекой моей юности, мне стало ясно, что только будущезнно-капиталистические расисты считают их дикарями, неполноценными народами. А коммунисты всегда во всем мире были друзьями и союзниками угнетенных индейцев.<sup>44</sup>

Но вот в одном из последних номеров газеты белорусских коммунистов "Товариш" я прочитал такое, что у меня глаза на лоб поехали. Всего здверд Ясны опубликовал грязную пасквильную статейку, в лучших традициях будущезнно-расистской прессы, в которой появляется грязь маленький, но гордый индийский народ - кама. Такой материал вполне логично бы смотрелся в каком-нибудь расистско-фашистском коричневом листке. Но как он попал в "Товариш"? Или кто-то в редакции разделает реакционно-расистские взгляды господина Яснога? Эх, Товариш, товариш!<sup>44</sup>

Товарищи из редакции "Товарища"! Обращаемся к вам с призывом провести партийное собрание редакции и дать принципиальную партийную оценку взглядам господина Яснога, с которой прому ознакомить прогрессивную общественность Белоруссии.

С уважением

Аляксандр Снітко



Aleksandr Snitko. Letter to the newspaper Tovarishch (Comrade). 1996. Снітко А. Письмо в редакцию газеты "Товариш" (Мінск)

А іх гонар, свабодалюбства, мужнае супраціўленне каланільным захопнікам заўсёды выклікалі сімпатию і захапленне ў лепшай, прагрэсіўнай часткі чалавечства.

Тады ж, у далёкім май юнацтве, мне стала зразумела, што толькі буржуазна-капіталістычныя расісты лічаць іх дзікунамі, непаўнавартаснымі народамі. А камуністы заўсёды ва ўсім свеце былі сябрамі і саюзнікамі прыгнечаных індзейцаў...

Але вось у адным з апошніх нумароў газеты беларускіх камуністаў "Товариш" я прачытаў такое, што ў мяне вочы на люб палезлі. Нехта Эдуард Ясны апублікаў брудны пасквільны артыкульчык, у лепшых традыцыях буржуазна-расіцкай прэсы, у якой паліваеца брудам маленькі, але горды [гордый] індзейскі народ - кама. Такі матэрыйял зусім лагічна б глядзеўся ў якім-небудзь расіцка-фашистычкім карычневым лістку. Але як ён патрапіў у "Товариш"? Ці нехта ў рэдакцыі падзяляе рэакцыйна-расіцкія погляды спадара Яснага? Эх, Таварыш, таварыш...

Таварышы з рэдакцыі "Товарища"! Звяртаюся да вас з заклікам правесці партыйны сход рэдакцыі і даць прынцыповую партыйную ацэнку поглядам пана Яснага, з якой прашу азнаёміць прагрэсіўную грамадскасць Беларусі.

З павагай  
т. Снітко Аляксандр, [...].

Наш пераклад з рускай мовы.

Крыху нагадвае выказванні сябра Аляксандра з Чылі Алега Ясінскага пра форум у Давосе, якія мы цытавалі ў "Нашым слове.pdf" № 5 (109).

Акрамя андскіх слоў, згаданых намі напачатку, Снітко выкарыстаў для сваіх псеўданімаў імёны абаронцаў абарыгенаў Лас-Касаса і Міклухі-Маклая, імёны паўміфічнай Пакахонтас і зусім літаратурнага Чынгачгуга, таксама ён "спаслаўся" на аўтарытэт славутага лаціна-амерыканіста і разведчыка І. Грыгулевіча ("Грыгулявічус" указавала на паходжанне "Грыгулявічуса" з літоўскіх караімаў, але па-руску трэба было "-чюс").

Літ.:

3150 Ясны Э. Мозг в пятках, или Кампа на Беларуси // Товариш. 1996. 2 авг. С. 3.

3666 Кондаравіч К. Чырвонае і чорнае: што азначае імя Тупак Амару Шакур // Беларуская мадэлістка. 1998. 8-15 мая. С. 7. (4,5 тыс. экз.)

3848 Кондаравіч К. Чырвонае і чорнае, ці што азначае імя Тупак Амару Шакур // Барацьба. 1998. № 1/4. С. 8. (1500 экз.)

6730 Лас Касас, Б. дe. Браконьеры от Христа // Атака (Гомель). 2002. № 4/5. С. 5.

5813 Міклуха Маклай. Последняя граница // Amnesty International у Беларусі. 2001. № 1 (лют.). С. 6-7.

6374 Міклуха Маклай. Последняя граница // Зялёны край / Zialony kraj. 2001. № 5 (14). С. 25-32.

6760 Міклуха Маклай. Некролог с ложской дегтя



// Атака. 2002. № 4/5. С. 5.

6804 "Пакахонтас". Кровожадные ацтеки Потомака // Атака 2002. № 1. С. 4. ("Пакахонтас" - так, "пабеларуску" і ў друкоссях. Магчыма, гэта неяк звязана і з дзяўчынай з "нікам" Пакахонтас у 608-й рубрыцы газеты "Моя реклама", якая элегантна, але рэзка адказала аўтару гэтага артыкула на яго "індзеянісцкую" галантынасць.)

6873 Чингачгук. Два ковбоя // Атака. 2002. № 2-3. С. 3.

3526 Рогалев А. Для одних - передняя, для других - скотный двор // Товарищ. 1996. 20 дек.

3434 Капитулов П. "Designed for Windows-95": новый жупел буржуазии для разведения на бабки лохов, покупающих компьютеры // Товарищ. 1997. 26 сент. (100 дол. за диск; "як тут не ўспомніць індзейцаў і дзікунуў Акіяніі, што ганяюцца за яркімі цацкамі і склянімі пацеркамі".)

8104 Жбанков М. Читать и почитать // Товарищ. 2006. 30 июня. С. 3. (Індзеец у американской тытулевой краме, национальная библиятэка; экз. - дар Снітко А.)

7503 Батурицкий М. Американское телевидение: электрод в мозгу // Товарищ. 2002. 27 июня.


7712 Батурицкий М. США: страна и народ - две стороны одной медали // Товарищ. 2002. 23 мая. (Оконч. в след.)

**ГАДЫЦКІ-ЦВІРКА Каспер** (Kasper Godycki-Cwirko) - менеджэр, падарожнік, памёр не ў офісе і не дома ў Польшчы - нечакана ў час сну ў 2012 г., калі падарожнічаў па Афрыцы. Яму было 35 гадоў.

Каспер быў паспяховым чалавекам, меў вялікі поспех і ў жанчын, яго апошній партнёркай была адна з самых папулярных журналістак Польшчы - Аніта Вернер (мы стараемся не змяшчаць здымкаў, у якіх "старшая сіла" прыгажосці - Аніта і Каспер былі надзвычай прыгожай парай, але падобнае проста адцягвае ўвагу ад фактаў непасрэдна беларуска-індзейскага збліжэння). Яна перажывала, і адным са спосабам аблегчыць гэтую страту было яе рашэнне стаць "паслом" (ambassador) яго кнігі. Яна сказала пра кнігу: "Daje ona niesamowity zastrzyk rozumynej energii i wiare w to, że wszystko jest możliwe".

"Прадай халадзільнік і едзь вакол свету" (Sprzedaj lodówkę i jedz dookoła świata, выд. 1-е, 2013, выд. 2-е, 2017). У анатацыі да яе чытаем:

"Каспер Гадыцкі-Цвірка быў чалавекам, які мараву і мог здзейсніць свае магія. У яго марах былі запал і мужнасць, а ў ім самім тая сіла, якая дазволіла яму здзейсніць іх. Ён адправіўся ў свет проста з-за карпаратуўнага стала [biurka korporacji] пасля ўсяго 9 дзён падрыхтоўкі, каб зрабіць сваё жыццё больш ічаслівым і лепшым. Ён добраўся да самых далёкіх куткоў свету, карыстаючыся ўсімі даступнымі відамі транспарту. Ён наведаў чатыры кантыненты і шаснаццаць краін (ЗША, Мексіка, Перу, Бразілія, Аргенціна, Уругвай, Чылі, Балівія, Астралавы Вялікадня, Французская Галінезія,



*Letter from Indianist Barbara Zukowska (Bialystok)  
1990-01-01 p. 1 of 2. Ліст быў, відаць, прапітаны  
нейкай рамантычнай парфумай, ад чаго з'явіліся  
гэтыя "малюнкі" на паперы*

Что так думаю в свободное время, что читаю. Возможно и тот принадлежит  
к какой-то организации (клубок, общество  
или другое). Несколько таких макетов, но также и другие  
красивые и интересные макеты:  
богини и здания.

П.С. Судите за ошибки (если найдете), но мне  
не очень легко писать по-русски.  
Скажите, что напоминают мои пальсаны  
этотку?

Напомни, что мой адрес:

Барбара Жуковска

15-207 Белосток

Польша

Я отсыпаю твоего пальсану.

Бай.

*Ліст ад індзейністкі Барбары Жукоўскай (Zukowska,  
Беласток) 1990-01-01 p. 2 of 2*



*Новая Зеландыя, Аўстралія і ПАР). "Прадай халацільнік і абыдзі свет" - гэта кніга, якая паказвае, што мары павінны збывацца. І што кожны з нас можа вырушыць на шлях да сваіх жаданняў".*

Літ.:

9780 Antologia reportazu polskiego: w opracowaniu szkolnym / oprac. K. Heska-Kwasniewicz, B. Zeler. Katowice, 1998.

10298 Dlaczego interesujemy się Ameryka Lacinska  
// Ameryka Lacinska w relacjach Polaków: antologia /  
wybór,stęp, kom. i przyp. M. Kuli. Warszawa, 1982. S.  
401-403.

10692 Bereza H. Proza z importu: szkice literackie.  
Warszawa, 1979.

4004 Bero J. Na ziemiach Ajmarow i Araukanow: opowiesc o Ignacym Domeyce. Warszawa, 1955.

10756 Bobkowski A. *Coco de Oro: szkice i opowiadania*. Warszawa, 1989.

9628 Kapuscinski R. Smierc ambasadora // Kapuscinski R. Chrystus z karabinem na ramieniu. Warszawa 1976. S. 88-138.

**ІВАНОЎ Мікалай** - выхадзец з Гарадоцкага ("Городецкого") павета - удзельны селянін, які стаў службочам Расійска-амерыканскай кампаніі.

Першым, з апорай на архіў, яго выпадак апісаў А. Грынёў (Гринев 1991):

"Вялікія людскія страты аслабілі індзейцаў, паменышылі іх адкрытае і пасіўнае супраціўленне кала-

как мы подбирали нас с согражданами  
и гражданами других национальностей  
привлекать, сопровождая к воспроиз-  
ведению генов в своем здоровом  
семье и т.д.

И как и Руси по соединению  
присоединялись. Но эта ученая предисловие  
под группу расширяется под видом  
своих творений в интересующий план.  
Все это есть, я собирал сведения  
материала о северо-западных местах  
нар. Всеми всеми име интересы  
може существование Русско-Аме-  
риканской колонии и в особен-  
ности первое с 1795 по 1810г. Это  
период первых контактов с  
русскими поселенцами с Тихим океаном  
и материальным инвентарем.  
Однако же интересует в этом вопросе

*Письмо от индеаниста Юрия Соболева 1990-07-30  
(на штэмп.) р. 2 of 4 "Более всего мне интересна  
эпоха существования Русско-Американской  
компании", интересуется ранними русско-  
тилингвистическими контактами*

нізації. Акрамя того, падчас епідемії рускія аказвали тлінкітам пасільну дапамогу, праводзячы вакцынацыю. Індзейцы мелі магчымасць пераканацца ў ведах і добрых намерах рускіх і ў бясслі сваіх шаманаў. Як сведчыць І. Я. Веніамінаў, не толькі сіткінцы, але і індзейцы іншых куанаў сталі прыязджаць з дзецьмі ў НовАрхангельск для вакцынацыі супраць воспы.

Руска-тлінкіцкае збліжэнне, якое намецілася ў 1830-х гг., было азмрочана эпізодам, які здарыўся вясной 1837 г. У канцы красавіка гэтага года з Нова-Архангельска ўцяклі троє службоўцаў РАК. Яны мелі намер прабрацца на поўдзень у англійскія фактормі або патрапіць на які-небудзь амерыканскі карабель у паўднёвай частцы архіпелага Аляксандра. Двое з дэзерціраў - Мікіта Караплаў і Мікалай Іваноў - ужо спрабавалі аднойчы ўцячы да англічан з Дыянісіеўскага рэдута, але былі злouлены і вернутыя тлінкітамі, нанятыхімі начальнікам рэдута. Уцекачоў даставілі ў Нова-Архангельск і пакаралі. Аднак гэтая няўдача не спыніла іх. I вось у красавіку, змовіўшыся з крэолам Італіёнам Салтанавым [Солтанов], яны арганізавалі новыя ўцёкі, выкраўшы на гэты раз каноэ ў сіткінцаў і прыхапіўшы з сабой двух тлінкіцкіх рабынь (адна з якіх служыла правадніцай па пралівах). У дарозе ўцекачы займаліся рабаваннем [грабежом] і разбоем [разбоеем]: спачатку яны забілі двух сіткінцаў, а затым выразалі дзве сям'і

*Letter from Yury Sobolev (Соболев) s.d. postmark 1990-07-30 p. 1 of 4*



пачаткіне добралішэ, каб вялікага  
канодзе шэлога — как пешы, чмо  
піши, еш, как бісвамі и уміраці  
і т.д. Практычески быт матеріал  
на руском здунсе (да і ўжыван-  
ніем архівных матеріалаў) яшч  
існуе, но вялікіх поганых  
не давіхшася.

Інтересен такіх канодзік  
и ў чисто практыческім смысle  
— ~~такіх~~ хеміческіх хеміческіх.

Среди нас есть прекрасное  
специальное по чистою Русии,  
но видимы широк, ~~но~~ есть  
свои седые, и соруд чир.

Думка, что здун перво  
значенства ложе, фальшиво.

Союзъ свычъ заселеніе не  
~~заселеніе~~ не мене працяжненіе. Кромъ

Ліст ад індзейніста Юрыя Собалева б.д., штэмп.  
1990-07-30 р. 3 of 4

Что было бы очень интересно уз-  
нать об однажды твоих интересах,  
гени науки и драмы.

Ну как, пока и все.  
До свидания!

Charles B.W.

Юрый Собалеў з Чэлябінскай вобласці піша ў Гомель  
б.д. 1990-07-30 р. 4 of 4

тлінкітаў з куана Кэйк-Кую (усяго загінула ад іх рук 11  
чал.). Дзвюх тлінкітаў з гэтых сем'яў, што засталіся ў  
жывых, яны сілком [насильнно] павезлі з сабой. Нарэшце,  
у чэрвені дэзерціры ўступілі ў перастрэлку з сямю  
кекаўцамі, падчас якой быў смяротна паранены Карава-  
лаў. Параненый быў і двое іншых уцекаючых. З боку індзей-  
цаў у перастрэлцы быў забіты іх правадыр Хука, ас-  
татнія ж індзейцы разбегліся (большасць з іх атрымалі  
раненні). Пасля гэтага дэзерціры вымушаны былі ад-  
правіцца ў Дыянісіеўскі рэдут, дзе і здаліся яго нача-  
льніку Ігнату Андрэянаву. Галоўнаму правіцеля I. A.  
Купрэянаву, а таксама яго памочніку D. Ф. Зарэмбу  
прышлося прымаць тэрміновыя меры, каб не дапусціць  
эскалацыі канфлікту. Справа ў тым, што да Дыяні-  
сіеўскага рэдута неўзабаве прыбыў атрад узброеных

кекаўцаў з намерам забіць яго начальніка ў адплату за  
смерць іх правадыра Хука. Яны не зрабілі гэтага толькі  
тому, што па-сяброўску настроеныя да рускіх стыкін-  
цы сілай прымусілі іх адмовіцца ад задуманага. Да  
гэтага часу да рэдута падышоў брыг "Чычагоў" [або  
"Чычагаў"] - членаў адной сям'і нярэдка падаюць з  
рознымі націскамі] і пачаліся перамовы аб выплаце  
кампенсацыі кекаўцам за смерць іх суродзічаў. Усяго  
яны атрымалі ад РАК тавараў на суму 1237 руб. Дэзер-  
ціры, што засталіся ў жывых, пасля вылячэння [изле-  
чэння] былі высланыя з Нова-Архангельска ў Ахоцк, каб  
паўстаць перад судом, паколькі, як пісаў I. A. Купрэянав,  
"віна іх вялікай важнасці [важности]" [АВПР, ф. РАК,  
оп. 888, д. 1003, л. 84-85, 201-205; д. 1004, л. 222-228].

1840-я гады сталі перыядам найбольшага руска-  
тлінкіцкага збліжэння. Узрослая актыўнасць Кампаніі  
Гудзонава заліва ў паўднёва-ўсходній частцы Аляскі  
прымусіла рускую адміністрацыю звярнуць сур'ёзную  
увагу на развіццё шматбаковых сувязей з тлінкітамі.  
Гэтаму ў значайнай ступені спрыяла, на наш погляд, даль-  
набачная палітыка A. K. Этоліна - галоўнага правіцеля  
Рускай Амерыкі ў 1840-1845 гг."

#### Літ.:

8026 Зорин А. В. Индейская война в Российской Аме-  
рике: русско-тлинкитское военное противоборство. Курск, 2002.

1856 Ратнер-Штернберг С. А. Музейные матери-  
али по тлинкитам. Очерк 3: Предметы вооружения и  
военные обычай и обряды // Сборник Музея антропо-  
логии и этнографии. 1930. Т. 9. С. 167-186, 5 л. ил.

11926 Сімакоў А. Беларусы на Алясцы - працяг  
размовы // Наша слова. 2021. 2 снегж. С. 7-8.

4933 Иванов Д. "Ты кто?" - "Белый орел"... // 7  
дней. 1998. 14 окт. С. 5.

5465 Иванов Ю. "Новые амазонки" держат порох  
сухим // Во славу Родины. 1997. 5, 6 марта. (Аўтар:  
генерал-лейтенант в отставке.)

7597 Иванов Ю. Многоязычная земля // Вечерний  
Минск. 1998. 5 июня.

5715 Иванов Ю. Помнится остров... // Неман.  
1989. № 1. С. 151-165. (По дорогам планеты.)

2581 Иванов Ю. Таинственные "Святая Ката-  
лина" и "Чуча" // Во славу Родины. 1993. 15 дек. (Из  
кубинскаго блокнота.)

7537 Иванова А. Потомки веселых матросов //  
Имя. 1997. 6 нояб. (Маркос, вождь мексиканских ин-  
дейцев.)

**КІПЕЛЬ Зора** (Zora Kipel) - ураджэнка Мінска,  
дзявочае прозвішча - Савёнак.

Зора і Вітаўт Кіпель - бібліятэкары і заўзятыя  
падарожнікі. Сярод месцаў і людзей, наведаных імі,  
Лондан і Шуст - "сусед індзейцаў".

У антарыйскім Лондане, які ў паштовым адресе  
Шуста, ёсць і свая рака Тэзма (Тэмс). На паўднёвы захад  
ад яго знаходзяцца рэзервацыі індзейскіх груп, якія маюць

13.3.1990  
Гомель

Шынчалаваны доктар Кіпель І

Не паскую да сілк азмоемца з прысланымі Вамі матернамі, начыні гэты яшт веры мэсціннай: чакоў відыхаў даследнік беларуска-амерыканскіх даследчыкаў, але выдады і выкладзены начыні Ісаак і Гарт, аналитичны, тругтоўшы падыход проста уразіл мене, шакуя вілікі і сілы.

Тэх спрадуктне здзяйсьненне мары...

Даследуя в практичных меў контакты і з Вялікім перыядичным друком, і з асобнымі процесамі беларуска-амерыканскіх афтараў; не слушаў і родзе. Прыводзілася метадычны вывучэніе поміж і рускімі краінамі, не кому пра наші Беларуска, а з выдачамі некаторымі амерыканскімі (прызначаныя з 1980-х, начыні чатыре на-амерыканскую інвалідную літаратуру). Мой метод - скрыжаваніе "Ісаакія" (бібліографічнай катэгорыі, індексаціі, вільскіх або кініматычных вільскіх месц) з часопісамі "Беларускі" друку і "беларускіх" - у друку амерыканскіх краін (надпрыемлемыя свое мінтаю да ўзго Саюзных пад'язнаў, як разумееш, што такія працы, у прачынне, нечысленыя). Наштары "беларускіх" "запісакі".

Але гэта ўступ. Хачу адрадзіць акцэнт на асобініх месцах у Вялікім ліце, т. з. дзе вы вынікліце сваё цікавасць да науких моментаў.

Рэзюмірую. Звесткі буду мусіць. Меня, Вы называеце Ісакіем художнім ісклікі Ваш асабінай цікавасці. Я зрачылісі з некаторымі біблія-індэйскімі, але толькі з аднымі ці думкаў асамбляю на-спрадуктнай сардечнімі гутаркі. У Гомелі мы маем нават такіх "Інвалідных", на-непрэдвидзеных дэзвеніях, вінадкі, як віртэсне навату ў Венесуэлах (вельмі спіртні і кворы чылімак).

Міцкевіч. На кшталт мае спробы вынаходзіць даты і жыцці Міцкевіча з знаёмі і стваркай не былі наўчаны пасыходнімі; тут, на несечы, не вінішнімі без іншыміх вільскіх, а з Аль-Атры не прынамілі аджазаў. Спрабы праклохім. Думак, патрэбнае наўчэнне мемарызаціі ў Амерыцы і ў нас.

Будыгі. Наўчаныя магчымасці для працы ў ашвіведных архівах есть ў аднога зачыткаўшчыка "Беларускай" выдачы Мінскай наўчонкі, жылісті. БНП, где ён меў чын і адказ на прынамілу ўстаноў на камісіі па гісторыі беларускай выдачы БНП. Справы рабочтарменскіх міністэрстваў.

Купер. Да 200-годдзя з дын наўчэння пісменнікам (1989), мы падыходзімі мітэрні "Ням Купер" (букаў з Беларусю, 6-мі стр., але беларускі віданні не ўзнілі яго друку). Кіпель Вы цікавішь - прычына, мома ў Босіякасту.

Г. Русак. Ми наўсямі ёсць (Семерсат, Іллінгроуд, 42, у месці 88). асамблю не атрымалі, спрабавалі вынаходзіць причыну праз С. Аноніма, бесміліхона. Будзем вельмі шчаслівы, калі нададзім з ей пісменнае юнівітату.

Іншымі, якія працавалі ў разрезервациі, жаданін, мы хадзе побач з Індэйскім тэрыторыя - гэта ти моі, з якімі нам вельмі цікавасці ёсць ў пададзені сувязей. Каго бы Вы атрымілі да зборэння текстаў "пунічнай гісторыі" БІ-кантакты (димоўшы, што БІ - гэта ўсе кімісіі беларуска-амерыканскіх сувязей, а БІ - беларуска-Індэйскі, царкве-уладары краін і земляў "Славяніі" (украінскія і гетынідзікі і іншыя), напримі, у бібліографічных і бібліографічных некалькіх месцаў?)

Беларускія наўчаны ў Амерыцы. І нальчы некалькіх даследчыкіў тады-мі, альбо заснавальнікі адукаціі беларускіх, рускіх, поміжных, а члены тэатральных.

Тэрмінаграфічнае пісанне. Но-амерыканскія наўчаныя або даследчыкі вільскіх або Амерыканскіх іншасцяў як думаме, ці не збілася гэта з

### Letter to Vitaut Kipel 1990-03-13 p. 1 of 2

назвы Oneida Nation of the Thanes, Munsee-Delaware Nation і Chippewas of the Thanes First Nation. Апошняя - "Шустава". На іх мове - Deshkaan-ziibing Aniishinaabeg. Чыпева, Anishinaabe, Ojibway маюць 3652 гектары - "Chippewas of the Thanes First Nation 42". На студзень 2014 г. зарэгістравана 2738 чалавек, з якіх 957 жывуць у рэзервациі.

Шуст некалькі разоў згадваецца ў кнізе ўспамінаў і дзённікаў Зоры Кіпель "Дні аднаго жыцця" (2010). Цікавы для нас урывак - у адным з мемуарных матэрыялаў пад загалоўкам "У пошуках эмігранцкай літаратуры" з нумарам 1 (апублікованы пад гэтым загалоўкам у газете "Беларус", № 404, 1993; у пачатку: "Каб расцлумачыць загалоўак, трэба было б вярнуцца дзясятак гадоў з гакам назад, калі, працуячы ў Нью-Ёркскай публічнай бібліятэцы, я надумалася пачаць улік усіх беларускіх выданняў на эміграцыі - першыёдкі, кніжак, брашур, адозваў, паштовак і іншага"). Зора Кіпель пералічыла сваё намаганні і паездкі, уключаючы паездку на штогадовую канферэнцыю славістаў, якая ў той год была ў Атаве (annual conference or annual meeting of the Canadian Association of Slavists, Ottawa, June 3-5, 1993), выкарыстаную для наведвання Клўленда і некалькіх месцаў у Канадзе.

З артыкула 1993 г. па кнізе (з тарашкевіць): "Падарозе ў Таронта завіталі да сп-ва Шустоў [Шустаў],

- 2 -

толькі некаторы, ці не маючы чаго супіраць у Вільгельмію Альберту Кіпелі, здзецелі, не забудзе правильных разуменій элемент АІ (у нас гэта састаўны этнонім, а яны - Індыі - часам упісваюць таварысты ў Беларуска-амерыканскіх Індыенаў). Гэты юны ёсць ўтобусу з беларусаў-амерыканцаў уступіў у АІ, то гэта наноўшыся ѿ зместіні.

Некалькі разоў на выдзеніі пералікі (кожны Вы ветыўшы згадаіце сябе прыложімі) і "Інфармацыйным патонку".

Не-першы, зварулілася, калі дасы, да мене на ўсіх пісаніні, якія пішчыца БІ і з'яўляюцца "праблемам", рэзультаты (у Вас можа і не быць часу, каб працягнуць) "індэйска-перспектыўным" памылітку і рускім, а я добра напішчылаў на тым, каб сувязь з беларускімі амерыканцамі, у першую чаргу з даследчыкамі, якія звязаныя з індэйцамі, стала пісцінчыні, пісцінчыні, пісцінчыні. Абшыя вельмі сур'ёзнае стаўленне да гэтых камунікацій з усым, што бы рагамі-дуще ў кірасінчыні" (СМ, асайдзіла Пілсудскі Захад, Кіевад, Ліціція Амерыкі).

Пераліку з многімі дасы і спрабаў аргументаў у форме перыядычнай "біблетекі" (беларуска-публікі) (Ленінградскі 1 гд.)

Індэйскія сувязі: ВІ на Відэобічэнні; беларуска-семіністкія сувязі; ВІ ў галіне музычных мастацтваў і гд... , укінчаны ў 1991-м, у пісцінчыні. Кожны ён пісцінчыністкім міністэрствам і тэлеканалам, і можна быць о друкаваць у поўнай кімісіі асамблянію і ў перакладзе на амёрайскую мову для ресомскіх замікаўшчын асобам. И ў прыкладзе ўсе замікаўшчыні для надрукавання з саўдзіц-беларускага боку Міністэрства "Беларуска-Індэйскага агентства" (які бы склікаўся з іншымі вільскімі замікаўшчынамі, што пісанічнае часопіса і пагонінка, і амёрайскі вільскімі замікаўшчынамі).

Хвараўшы ўспышыў чужымі гравансінамі выдзеткі на сіве паследаванне (сюды яно і складзена частка паміж агульнай - БІ-ВІ-ВІ - спрабы... ). У ходзе пасынка замікаўшчыні ўзначылі сумы. Но сумы, каб бы іншутут і большыя беларусы бы пісцінчыні, арыштаваў чэснок. У ходзе пасынку - у выніку не засцялак, арыштава.

Лічыць пераліку ў Вам вельмі гонарам і на-вельмісткім сістым адзінкамі з дыліжансам перспектыві.

З пісцінчыні нец-рэзідэнція пасленку Вам і здаробі.

З пісцінчыні

Алесь Сімакоў, БІТ.

На ўсіхмі вінадкі пазадаваць, што ў Вамі наўчеце філ-Зеніт", 16 і 17: "Беларуска-амерыкані..."; ксера з "Энцыкляпідію".

### Ліст да Вітаўта Кіпеля 1990-03-13 p. 1 of 2

з якімі мы знаёмая яшчэ з Бельгіі. З вялікай прыемнасцю пагасцілі ў іх мілай сям'і, пачаставаліся рыбай, злуўленай мясцовыми індэйцамі [індэйцамі] ў возеры, палюбаваліся Шустовымі [Шуставымі] вырабамі з саломкі, падзяліліся ўспамінамі аб Бельгії, пагутарылі аб паездцы на Беларусь, адкуль Мікола Шуст кагадзе быў вярнуўшыся".

(У кнізе 2010 г. надрукавана "індэйцамі", але ў кірыніцы, адкуль публікацыя (1993) было "індыйцамі".)

У іншых месцах кнігі ёсць такое: "Мікола Шуст - умелец выкладання з саломкі". "Яго вырабы былі шырока распаўсюджаны". "На фестывалі дэмансстраўваў сваё ўмение (вырабы з саломы). Аднак, каб перавезці яго вырабы праз амерыканска-канадскую мяжу, трэба было даваць пасведчанне, што вырабы - для выстаўкі".

Мы не знайшлі апісанняў або згадак уражанняў індэйцаў ад Шуставай саломкі. Мікола Шуст памёр у 1996 г.

Зора сутыкалася з індэйцамі ў Нью-Джэрсі, дзе жыла. Яны з Вітаўтам былі не толькі жонкай і мужам, але і калегамі-аднадумцамі, звязанымі з бібліятэчнай справай, архівамі, эмігрантамі. Вялікае шчасце. Зора напісала шэраг артыкулаў, у якіх згадваліся індэйцы. Лісты і інфармацыйныя зборкі, якія мы даслалі Вітаўту, можна было адрасаваць адначасова ім абодвум, хоць толькі доктар і місіс (Вітаўт і Вера) Рамуکі былі ўдваіх у адresa з тых адрасоў, якія мы мелі пры спробах звязацца з прадстаўнікамі Беларускай Амерыкі.

Літ.:

12667 Кіпель З. У пошуках эмігранцкай літа-



ратуры // Беларус. 1993. № 404 (жн.). С. 6.

8770 Кіпель З. Дні аднаго жыцця. Мн., 2010.

3003 Кіпель З. Амэрыкана ў творах беларуска-амэрыканскіх пісьменнікаў // Беларусіка=Albaruthenica. Кн. 5: Культура беларускага замежжя; Беларуска-амэрыканскія гісторычна-культурныя ўзаемадачыненні / рэд. У. Конан, А. Мальдзіс. Мн., 1995. С. 262-267.

8770 Кіпель З. Дні аднаго жыцця. Мн., 2010.

1437 Кіпель З. Капітан Джон Сміт на Беларусі // Запісы (Беларускі інстытут навукі й мастацтва). № 16. New York, 1978. С. 119-128. (Пакахонтас... Шкада толькі, што Джон Сміт не мог расказаць рэчычанам пра Пакахонтас, бо быў на тэрыторыі Беларусі да знаёмства з ёй, затое ён мог расказаць пра іх іх нафту гэтай славутай індыянцы.)

3402 Кіпель З. Капітан Джон Сміт на Беларусі // Крыніца. 1996. № 1. С. 77-81.

12668 Кіпель З. Капітан Джон Сміт на Беларусі // Трэція міжнародная Доўнараўская чытанні: Рэчыца, 14-15 верасня 2001 г.. Мн., 2002. С. 264-271.

12570 Кіпель З. Капітан Джон Сміт на Беларусі // Зора Кіпель / уклад., камент. Н. Гардзіенка, Л. Юрэвіча. Ми., 2019. (Бібліятэка Бацькаўшчыны. Людзі эміграцыі. Кн. 1).

12378 Кіпель З. Этнічны баль // Беларус. 1981. № 288 (сак.). С. 4.

2714 Кавыль М. Інъдзейскае лета // Кавыль М. Міжсагнёве = Between the conflagrations: выбраныя творы / англамоўны ўступ Т. Бэрда; рэд. З. Кіпель і Я. Запруднік. Нью Ёрк, 1990. С. 177-178.

**САЧАНКА Іван** - паняцці "замежная журналістыка" і "міжнародная журналістыка" блізкія, але могуць і не супадаць у розных кантэкстах і структурах. Хоць яўна перакрыжоўваюцца праз персаналіі і працяглыя цесныя контакты беларускіх і замежных студэнтаў, а

таксама супрацоўнікаў факультета журналістыкі БДУ.

Іван Сачанка, доктар гісторычных навук, прафесар, ініцыятар і заснавальнік кафедры замежной журналістыкі і літаратуры ў БДУ, якая існуе з верасня 1984 г., - 19 гадоў узначальваў яе.

У юбілейным зборніку "Журфак" (2004) пералік замежных студэнтаў факультета - на аддзяленні міжнароднай журналістыкі - пачынаецца з 1983 г.

Ураджэнец, як і яго ішчэ больш вядомы брат Барыс, вёскі Вялікі Бор Хойніцкага раёна, Іван Сачанка і сам скончыў БДУ па спецыяльнасці "Журналістыка" (1965).

Факультэт журналістыкі БДУ, выпускнікі аддзялення міжнароднай журналістыкі (1983-2004) з краін Амерыкі:

Нумары ў спісах усіх выпускнікоў па гадах (у зборніку "Журфак"): 1983 № 14 Сальвадор; 1984 № 3 Калумбія, № 23 Сальвадор; 1985 (няма); 1986 (няма); 1987 № 11 Коста-Рыка; 1988 № 20 Коста-Рыка, № 24 Балівія; 1989 № 10 Коста-Рыка, № 18 Коста-Рыка, № 19 Балівія, № 29 Перу; 1990 (няма); 1991 № 3 Гаяна № 23 Перу; 1992 (няма); 1993 № 15 Перу; 1994 № 7 Перу № 12 Балівія (з 1995 па 2004 студэнтаў з Амерыкі не было).

Выпускніца 1994 г. была нам вядомая па выразы з "ЗЮ" за 21.08.1990 г. - Лізет Меркада Картахена.

### "Яе называюць "сэрцам Амерыкі"

З усіх бакоў Балівія акружана іншымі лаціна-амерыканскімі дзяржавамі і нават не мае выхаду да мора. Століца - вялікі і прыгожы горад Ла Пас [La-Pas, La Paz], дзе жывуць каля мільёна маіх суграмадзян.

**БАЛІВІЙЦЫ** - свабодолюбівы, ганарлівы народ. Ён умее добра працаваць і весела, цікава адпачываць. А якія прыгожыя песні складлі мае супачыннікі! Многія балівійскія мелодыі вядомыя ўсіму свету. Ці ведаеце вы, напрыклад, што танцевальная мелодыя "Ламбады" прыйшла да вас з Балівіі, хакія аранжыравалі і пусцілі яе па свеце бразільскія музыканты.

По материалам ТАСС-ИАН

## ЛАНЕТЫ

### РАССКАЖУ О СВОЕЙ СТРАНЕ

Эта небольшая подборка подготовлена будущими журналистами из Латинской Америки. Африки, Латинской Америки. Пока они - студенты, и порядке гуманитарной помощи развивающимся странам получают образование в нашей республике в Белорусско-Университете имени В. И. Ленина. Ежегодно проходят

производственную практику в республиканской прессе и в частности в нашей "Знаменике".

Не судите слишком строго первые опыты их here! Первые самостоятельные шаги в любой профессии, — дело непростое, а в той, где главное — язык, слово, да язык еще до недавнего времени совсем незнакомый...

нного проведения сельскохозяйственных работ. Поэтому повсюду в деревнях стали создаваться группы трудовой взаимопомощи. Обычно они объединяют 10—15 семей. При этом строго соблюдается принцип

### Ее называют «сердцем Америки»

Со всех сторон окружена Боливия другими латиноамериканскими государствами и даже не имеет выхода к морю. Столица — большой и красивый город Ла Пас, где живут около миллиона моих сограждан.

**БОЛИВИЙЦЫ** — свободолюбивый, гордый народ. Он умеет хорошо трудиться и весело, интересно отдыхать. А какие красивые песни сложили мои соотечественники! Многие бо-

ливийские мелодии известны всему миру. Знаете ли вы, например, что танцевальная мелодия «Ламбады» пришла к вам из Боливии, хотя аранжировали и пустили ее по свету бразиль-

ские музыканты.

Боливия — одна из «семи индейских» стран Латинской Америки. Здесь проживает 52 процента индейцев и много других этнических групп. Живут в добрососедстве и согласии. Боливийцы — очень ревностные католики, в каждом доме вы увидите распятие Христа и изображение Девы Марии. Семьи у нас большие

и дружные. В более богатых домах детей обычно меньше, — трое или четверо, зато в бедных их по 10—12.

Государственный язык у нас — испанский, но многие жители страны говорят на своих родных языках — индейских племен кечуа и аймара. К сожалению, в школах обучение проводится пока только на ис-

панском языке, а родные индейские наречия распространены, главным образом, на бытовом уровне.

Через средства массовой ин-

формации, радио и ТВ, журнали-

ны Соединенные Штаты оказы-

вают большое влияние на боливийскую молодежь, хотя в последнее время становится ясно, что большая часть про-

грессивно настроенных моло-

дых людей все больше тяготят

ся к своей народной куль-

туре.

Получить высшее образова-

ние в Боливии трудно и до-

ро, и поэтому мы так благо-

дарны за помощь Советскому Союзу.

В вашей стране учат-

ся много боливийских студен-

тов, будущих специалистов

всех областей науки и тех-

ники.

Лизет Меркадо КАРТАХЕНА.

Article of L. Mercado Cartagena (Меркадо Картахена), a Bolivian student in Minsk, in the newspaper Znamia yunosti 1990-08-21



Балівія - адна з "самых індзейскіх" краін Лацін-скай Амерыкі. Тут жыве 52 працэнты індзейцаў і шмат іншых этнічных груп. Жывуць у добрасуседстве і згодзе. Балійцы - вельмі дбайныя [ревностные] католікі, у кожным доме вы ўбачыце распяцце Хрыста і выяву Дзевы Марыі. Сем'і ў нас вялікія і дружныя. У больш багатых дамах дзяцей звычайна мени, - троє ці чацвёра, затое ў бедных іх па 10-12.

Дзяржавная мова ў нас - іспанская, але многія жыхары краіны гавораць на сваіх родных мовах - індзейскіх плямен кечуа і аймара. На жаль, у школах навучанне праводзіца пакуль толькі на іспанской мове, а родныя індзейскія гаворкі распаўсяюцца, галоўным чынам, на бытавым узроўні.

Праз сродкі масавай інфармацыі, радыё і ТВ, часопісы Злучаныя Штаты акказваюць вялікі ўплыў на балійскую моладзь, хоць у апошні час становіца ясна, што большая частка прагрэсіўна настроеных маладых людзей усё больш імкнецца да сваёй народнай культуры.

Атрымаць вышэйшую адукцыю ў Баліі цяжка і дорага, і таму мы так удзячны за дапамогу Савецкаму Саюзу. У вашай краіне вучачца шмат балійскіх студэнтаў, будучых спецыялістаў усіх абласцей науки і тэхнікі".

Нямала змянілася ў Баліі з таго часу - і ў лепшы, і ў горшы бок. Атрыбуты суверэнітetu, як называ краіны - "Шматнацыянальная..." - і статус карэнных моў, умацаваліся, але да стабільнасці далёка.

Першыя ўрокі "інтэрнацыяналізму" (са знакам мінус) Іван Сачанка атрымаў у Германіі ў 1942-1945 гг., калі знаходзіўся ў канцэнтрацыйным лагеры Дахау на медыцынскіх эксперыментах. Вызвалены амерыканцамі - і гэта ўжо быў інтэрнацыяналізм за знакам плюс. Сачанка саўтар (з Т. Дасаевай і Я. Коневым) кнігі "Средства массовой информации США: творческие методы и приемы написания новостей. Изучаем опыт профессиональной работы в СМИ журналистов зарубежных стран" (2008).


#### Літ.:

1421 Меркадо Картахена Л. Ее называют "сердцем Америки" // Знамя юности. 1990. 21 авг.

3650 Подзолка Н. Станцуем ламбаду! // Знамя юности. 1990. 9 янв.

12425 Гулак Д. А. Вобраз карэннага амерыканца ў савецкіх медыя 1960-1970-х гг. // Мова і літаратура: матэрыялы 79-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філагічнага факультэта БДУ, Мінск, 11 мая 2022 г. / [пад рэд. Г. У. Навумавай (гал. рэд.) і інш.]. Мн., 2022. С. 74-79.

**ШЭРМАН Карлас (3)** - мы ведаем, што былы лацінамерыканец Шэрман ужо ў якасці грамадзяніна СССР і затым Рэспублікі Беларусь наведаў Кубу, Аргенціну, Мексіку (апошні выпадак апісвае яго "Успамін пра 63-і кангрэс Міжнароднага ПЭН-клубу, які праходзіў у Гуадалахары (Мэксика) у лістападзе 1996



Carlos Sherman. From his poetry in Spanish, the author's manuscript, p. 3 of [13] p.

году" ў зборніку "Блуканец" (2020)).

Пасля смерці Карласа Шэрмана мы падрыхтавалі некралог, прапанаваўшы яго ўвазе рэдактара "European Review of Native American Studies" Крысціяна Фееста (ніжэй, у спрошчаным перакладзе яго з англійскай, вершы пакінутыя ў англійскай версіі - пераклад Веры Рыч):

IN MEMORIAM: Carlos Sherman (1934-2005)

"Our Indians  
Brought low in their own native land  
Due - it is claimed -  
To their mental deficiency,  
Maintain that the cardinal points in number



Are seven:

North and South, East and West,  
Up and Dawn and Within One's Own Being"...

Карлас Шэрман нарадзіўся ва Уругваі, памёр у

Нарвегіі, але свядомыя і щаслівія гады правёу у Аргенціне і Беларусі. Ён жыў на радзіме бацькі-яўрэя з моманту "рэ-эміграцыі" сваёй сям'і ў Беларусь у 1956 г. Яго беларуская мова неўзабаве стала на дзіва лепшай за рускую (яшчэ адна незвычайная рыса для небеларуса па нараджэнні сярод людзей, якія пераважна адмаўляюцца размаўляць на роднай мове). Працаўаў загадчыкам выдавецкага аддзела Бібліятэкі Акадэміі навук Беларусі імя Якуба Коласа... Стаяў вольным перакладчыкам і пісьменнікам у 1980 г. і працягваў актыўна ўносіць уклад у іспанска- / лацінаамерыканска-рускія / беларускія літаратурныя адносіны (Габрыэль Гарсія Маркес, Габрыэла Містраль...). Да выхаду на пенсію ў сувязі з анкалагічным захворваннем у 2001 г. ён быў віцэ-прэзідэнтам Беларускага ПЭН-цэнтра.

Яго індзейскае паходжанне было меркаваным (сляды магчымых індзейскіх (чаруа?) генаў яго маці прысутнічаюць у яго пазіі) і стала шырока вядомым дзяякуючы некаторым вэб-сайтам, і адна віртуальная служба некралогаў адразу "пашвердзіла" гэта. Ён памёр як метыс, у вачах большасці людзей, якія наведываюць Інтэрнэт.

"Маме, што вядзе мяне сваёй усмешкай з глыбіні Млечнага шляху", ён прысвяціў паэму "(The) Cardinal Points" [літаральна "Кардынальныя пункты"], што напісаная на яго першай роднай мове і складалася з 19 асобных вершаў, уключаючы пасляслоўе. Яна была выдадзеная ў Менску ў 2000 г. (іспанская, беларуская, англійская, руская мовы), а затым у Крыстыянсандрзе, Нарвегія, у 2004 г. (іспанская, нарвежская, англійская). На CD голас аўтара і музыка дапаўняюць нарвежскую дэкламацыю.

Гэтая кніга паэзіі цалкам "індзейская" і поўнасцю або часткова "паўночнаамерыканская" ў "Накірунках свету", "Маніту" ["Manitou"], "Млечны Шлях" ["Milky Way"], "Прыхадні" ["Outlanders"].

"And the oh-so-civilized  
Pale-face  
Who invented the Reservation  
For Indians  
Laughs in his pride  
At this ultimate rhumb-line,  
This dead-end without obvious egress,

This alien mode of perception.  
In the dark shades  
Of the night  
Is born  
An rebel puma".

ya me nacíe acostado,  
y ella me interroga,  
distraída como siempre:  
— ¿Qué tal, hermano?  
Yo le digo que no, o menos,  
que seguimos pintando  
a la joroba de embajada,  
y ella responde sin movernos  
que la noche habrá dado a los  
que ven un momento que nunca nació,  
con lo cual se acaba mi cañón de pintar,  
que arraigo en mi alma  
una sed andariega  
y la vergüenza de haberse quedado.

Más tarde  
mi hermano hizo un intento más,  
y fue a hacer a un estudio teatral,  
donde aprendí a relajar el cuerpo  
y sentirme sin vida  
como una piedra del camino  
de acuerdo al sistema de Stanislavski,  
a hacerme las marcas, mejoras  
y manchas que precisara  
con preservativos inflados  
y pegador a mi cara  
debajo del maquillaje,  
a encuetrar el acento lógico  
en textos ilógicos  
y rebajar o elevar mi motivación  
a dibujar orquestas  
de novios en el escenario  
que sirvan para suavizar  
el movimiento improvisado,  
pero además comprendí  
que el actor es un ser  
que perdió el derecho  
de palabra y de hechizo,

se queda sólo la libertad  
de expresar al autor nulo  
y admirar al bueno  
hasta perder el gusto  
al estudio teatral,  
y después de muces años,  
prácticamente aburto,  
mi hermano se quedó  
de que en aquel entorno  
yo ya publicaba  
mis emociones  
y había cumplido  
mi camino de hoy,  
satisfecho y satisfecho,  
feliz y tal vez libre. 23 de junio, 1984

*Carlos Sherman*

Carlos Sherman. Апошняя  
старонка вершаў, напісаных яго  
рукай. Verses in Spanish, p. "14"  
[13]

Яго ўспрыманне рэзервацыі было амбівалентным, больш негатыўным, чым "стваральнім". Ён ведаў "рэзервацыі" на рацэ Парана, але ніколі не наведваў паўночнаамерыканскія рэзервацыі. Недахоп звестак пра тагачасных індзейцаў кампенсавала яго рамантычная фантазія. Яго бацькі былі, па яго ўласных словах, "вяяўнічымі камуністамі", і яму "не чужая была барацьба", хоць "дэмакратычныя", "антысавецкія" погляды не перашкаджалі яму ў пастаяннай, настойлівой і жорсткай крытыцы метадаў прыхадняў у Амерыках. Гэты выкрыバルны маты ў вельмі часта сустракаеца ў яго творах.

Ён быў у захапленні ад некалі прывезеных, звязаных з індзейцамі, рэчаў, такімі як тая, што зробленая з дрэва кебрача ў яго кабінэце. Індзейская скульптура ў выглядзе галавы была ледзь не яго фетышам, нешта падобнае з'явілася на вокладцы яго кнігі 2004 г. Захапляла і яго гліна... Усё індзейскае вабіла і натхняла яго. Ён лічыў індзейцаў "самымі мудрымі, годнымі людзьмі".



Беларуска-індзейскае таварыства і яго Беларуска-індзейская ініцыятыва па вывучэнні рака [Belarusian-American Indian Cancer Research Initiative] былі праінфармаваныя Карласам Шэрманам аб знакамітым, але, магчыма, усё ж недацацэненым індзейскім сродку Essiac (Flor\* Essence), які ён таксама параіў іншаму хвораму на рак, самаму вядомаму на Заходзе пісьменніку Васілю Быкаву, каб заказаў з Канады. У нашых разуменні і тэрмінах яны абодва ўдзельнічалі ў "беларуска-індзейскіх адносінах".

Адышла ўнікальная для Беларусі постаць.

Будучы ў гасцях, мы бачылі ў Карласа згаданую ў тэксце галаву і пачулі растлумачэнні наконт яе. Сапраўды, манументальна.

#### **Літ.:**

5354 Шэрман К. Дождж у Карапішчавічах: паэма: на ісп. і бел. мовах = Sherman C. Llueve en Karapishevichi: поэма. Мн., 1984.

764 Шэрман К. Накірункі свету / пер. Р. Барадулина // Шэрман К. Сны: верши. Мн., 1989. С. 78-80.

3299 Шэрман К. Перадоленне майстэрства // Шэрман К. Таямніцы поchyрку: літаратурна-крытычныя артыкулы, эсэ. Мн., 1995. С. 58-62.

327 Шэрман К. Краіна падрадкоўнікаў: мастацкі пераклад і нацыянальная свядомасць // Літаратура і мастацтва. 1991. 7 чэрв. С. 6-7. ("Што тычыцца падрыхтоўкі кадраў, найбольш мяне турбуюць два аспекты. // Першы з іх выкліканы тым, што можна рыхтаваць толькі патэнцыяльнага перакладчыка: адно жыццё падкажса, ці хопіць таленту, ці досыць будзе лінгвістычнай інтуіцыі і "індзейскага" слыху. Талент не набываецца ў сценах факультэта ці інстытута, талент дадзены Богам, які, вядома, няроўна дзеліць, гэтym не выдае дыпломаў, не забяспечвае працай, размеркаваннем".)

2492 Шэрман К. Мастацкі пераклад і нацыянальная свядомасць // Беларусіка=Albaruthenica: Кн. 1 / Рэд. А. Мальдзіс, Г. Сагановіч, Г. Цыхун. Мн., 1993. С. 238-242.

3302 Шэрман К. Мастацкі пераклад і нацыянальная свядомасць // Шэрман К. Таямніцы поchyрку: літаратурна-крытычныя артыкулы, эсэ. Мн., 1995. С. 80-83.

**Алесь Сімакоў,**  
даследчык беларуска-індзейскіх сувязей.

Ales Simakou (e-mail: baicri@tut.by),  
researcher of Belarusian-Indian (American Indian,  
Native American, Amerindian, First Nations)  
connections.

**Індейцы, Indianie, Indians, indigenous peoples, indigenas, indios de America y Belarus; Алесь Сімаков. Беларусы встречаются с индейцами. [Вып. 85].**

## **Маслёнка ў “Вольнага мельніка”**



Першамайскі Дом культуры правёў тэатралізаваную інтэрактыўную праграму для туристаў "Маслёнка ѹдзе, бліны і забавы нясе" ў турыстычным комплексе "Вольны мельнік" у ам. Дворышча Лідскага раёна.

TK "Культура Лідчыны".



# Мужчынскія рамёствы ў Лідзе

Першыя наведвальнікі новай выставы "Мужчынскія рамёствы: дрэваапрацоўчыя рамёствы" прыехалі ў Лідскі аддзел рамёстваў і традыцыйнай культуры з горада Гародні.



Кожны змог дакрануцца да ведаў па дрэваапрацоўцы, убачыць лепшыя ўзоры дрэваапрацоўчага мастацтва Лідскага раёна, паспрабаваць сябе на рабочых станках і прыстасаваннях для работы з дрэвам.

TK "Культура Лідчыны".

**Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік**

*Адрес рэдакцыі:*

231282, г. Ліда, вул. Лётная, 7а.

*Адрес для паштовых адпраўленняў:*

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

*E-mail:* sudnik@list.ru, sejlawicz@gmail.com

Газета падпісана да друку 19.02.2024 г.

Фармат А-4.  
Аб'ём 3 друкаваныя аркушы.

*Аўтары цалкам адказныя*

*за падбор і дакладнасць*

*прыведзенай інфармацыі.*

*Рэдакцыя рукапісы не*  
*вяртае.*

Газета размяшчаецца на сайтах: <http://nslowa.by/>; <http://pawet.net/>; <http://belkiosk.by/>

Дазваляеца самастойная раздрукоўка на паперу.